

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 6 (5132)  
СТУДЗЕНЬ  
6  
НЯДЗЕЛЯ  
1935 г.  
ГОД ВЫДААННЯ XVII

## С Е Н Н Я У Н У М А Р Ы

СЕННЯ АДКРЫВАЕЦА МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ АСОВІЯХІМА.  
НА ТЭМЫ ДНЯ — АБ ЛІКВІДАЦЫІ МАЛАГРАМАТНАСЦІ ЗА РУБЯЖОМ:  
ЛОНДАНСКІЯ РАБОЧЫЯ АДАБРАЮЦЬ МЕРЫ СОВЕЦКАГА УРАДА. ПРЫНЯТЫЯ ДА ТЭРАРЫСТАЎ.  
ФАШЫСТЫ ІМКНУЦА ЗГЛАДЗІЦЬ УЛАСНЫЯ СУПЯРЭЧНАСЦІ

### РАПАРТАВАЦЬ З'ЕЗДУ СОВЕТАЎ ВЫСОКАЯКАСНЫМ АЧЫШЧАНЫМ НАСЕННЕМ

Першую запаведзь — хлебапастайкі БССР у гэтым годзе выканала датармінова, на тры месяцы раней, чым летась. Гэта дала ўсе магчымасці свчасова выканаць і другую запаведзь — засыпку насенных фондаў высокакасным чыстым зярном.

Не прыходзіцца данаваць, што барацьба за высокакаснае насенне гэта па сутнасці справы барацьба за высока ўраджай будучага года. Між тым, як зусім правільна адзначылі ў сваёй пастанове аб падрыхтоўцы насення да веснавой пасевунай кампаніі ЦК КП(б)Б і СНК БССР, у цэлым радзе раёнаў мы маем «зусім недапушчальныя адносіны партыйных і савецкіх арганізацый да справы засыпкі насення, яго ачысткі, хавання і абмену драўнага па якасці на гатунковае і таварна-гатунковае». Засыпка насенных фондаў яшчэ не стала ў цэнтры ўвагі раённых партыйных і савецкіх арганізацый і зямельных органаў.

За апошні час мы маем па БССР даволі значны прыліў у калгасы новых бядняцка-серадняцкіх гаспадарак. Пры складанні планаў засыпкі насення зямельнымі органамі новы прыліў не ўлічваўся. Калгасы-ж, як пазнавае практыка Мазырскага, Расонскага і іншых раёнаў, улічваюць засыпку насення выходзячы са старых планаў. Такія раёны, як Лепельскі, Мсціслаўскі і іншыя засыпалі ўсяго 65-70 проц. зярнавых.

Асабліва пагражаючае становішча з засыпнай насення ільну. Па даных Наркамзема, план засыпкі ільну выканан ўсяго на 75,9 проц. прычым галоўным чынам адстаюць рашаючыя ільняводчыя раёны, як Лепельскі (48 проц.), Ушацкі (59 проц.), Мсціслаўскі (38,9 проц.) і іншыя.

Усё гэта сведчыць аб тым, як падкрэсліваюць у сваёй пастанове ЦК КП(б)Б і СНК БССР, што «партыйныя і савецкія арганізацыі раду раёнаў усё яшчэ не разумеюць, што насенне — яго неабходная колькасць і высокая якасць з'яўляецца рашаючай умовай паспяховага правядзення слябы вясны 1935 года і большэвіцкага высокага ўраджаю, і не змаглі ўзяць у севе рукі кіраўніцтва і кантроль гэтым адказнейшым участкам пад-

ном, не кіравалі пасевам і уборнай ільну. Што-ж робяць кіраўнікі гэтых раёнаў зараз, у самы рашаючы перыяд падрыхтоўкі да пасевунай, каб на справе выправіць дапушчаныя імі памылкі і забяспечыць высокі ўраджай ільну будучага года?

Лічы і факты з гэтых раёнаў гавораць аб тым, што належныя вывады не зроблены. Толькі гэтым можна тлумачыць, што ў Мсціслаўскім і Расонскім раёнах ільнотрыеры стаяць нескрыстанымі. Больш таго, кіраўніцтва Расонскага раёна праходзіць міма такіх агідных фактаў, як зніжэнне нормы высева ільну больш чым на 20 проц. Гэты факт лішні раз пацвярджае ўказанні ЦК КП(б)Б і СНК БССР аб тым, што «ў радзе месц адкрытая работа кулацкіх недабіткіх, накіраваная да зрыву забеспячэння насеннем веснавой слябы, псаванню насення і т. д., не сустракае большэвіцкага адпору».

Бестурботнасць раённых арганізацый даходзіць да таго, што ў радзе раёнаў (Заслаўскім, Крупскім, Бялыніцкім, Клічаўскім і іншых) кантрольна-насенныя лабараторыі па правярцы ўскожасці насення не пачыналі працаваць толькі таму, што райвыканкомы не прадставілі ім памяшкання.

Ці можна назваць інаш, як не проста балбатнёй рашэнні гэтых райкомаў і райвыканкомаў па пытанню аб уздыме ўраджайнасці, калі яны не ведаюць нават, якім насеннем яны будуць сяць, якая якасць і ўскожасць гэтага насення?

Сляба гатунковым насеннем павышэ ўраджайнасць да 30 проц. Між тым у большасці раёнаў міжкласны абмен гатунковага насення на звычайнае зрызаецца. Такія раёны, як Талачынскі, Слуцкі і іншыя, абмянялі ўсяго ад 13 да 20 проц. гатунковага насення. У пасобных мясцах гэты залаты фонд высокіх ураджаю разбаарваецца на спажывецкія патрэбы.

ЦК КП(б)Б і СНК БССР у сваёй пастанове аб падрыхтоўцы насення да веснавой пасевунай кампаніі абавязалі РК, начальнікаў палітдэзлаў і РВК закончыць поўнацэнны засыпку насення к 10 студзеня г.г. адначасова правёўшы правярку фактычнай колькасці засыпанага насення.

### ПРЫЕМ ПРАДСТАЎНІКОЎ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА ДРУКУ НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ ПА ЗАМЕЖНЫХ СПРАВАХ тав. М. М. ЛІТВИНАВЫМ

МАСКВА, 4-га студзеня. (БЕЛТА). 3-га студзеня народны камісар па замежных справах тав. М. М. Літвінаў прыняў прыбыўшых у СССР прадстаўнікоў чэхаславацкага друку. Журналістаў суправаджаў пасланнік Чэхаславакіі ў СССР п. Б. Павлу.

Тав. М. М. Літвінаў звярнуўся да чэхаславацкіх гасцей з наступнымі прывітальнымі словамі:

— Я хацеў-бы перш за ўсё, паноў, вітаць вас у сценах нашага камісарыята і выказаць вам паляку за вашы зроблены нашай краіне. Я бачу ў гэтым візіце не толькі праўдлівы цікавасці з боку прафесіянальных журналістаў, якія заўсёды гатовы бачыць усё, што магчыма бачыць, нават, не ў крыўду будзь вам сказана, тое, чаго няма, і чыць тое, што не гучыць. Я бачу ў гэтым візіце цікавасць з боку ўсёй грамадскай думкі Чэхаславакіі, прадстаўнікі якой вы з'яўляецеся.

Узаемная цікавасць нашых краін адна да другой існуе даўно ўжо. Яна ніколі не адсутнічала, толькі яна па працягу значнага часу штучна падаўлялася, у чым не вінаваты ні я, ні, спалжыўшы, вы. Гэту цікавасць растлумачыць нядзяка. Я не буду гаварыць аб расавых і філалагічных сувязях, якія існуюць у найбольш буйных народнасцей нашага Саюза з чэхаславацкім народам.

Не буду гаварыць аб гэтым таму, што ў мінулым гэтыя матывы занадта часта эксплуатаваліся ў імперыялістычных мэтах і што нават у сучасны момант расавыя тэорыі часта служыць прыкрыццём варварскай ідэалогіі і варварскіх метадаў кіравання дзяржавай. Але тым не менш гэта агульнасць фактычна існуе. Але ёсць іншыя фактары, якія абумоўліваюць узаемную цікавасць, аб якой я гаварыў. Праграма партыі, якая ў сучасны момант кіруе нашай краінай, заўсёды ўдзяляла вялікае месца вывадзенню ўсіх паднявольных народнасцей і заўсёды выказвала сімпатый баральбе гэтых народнасцей за сваю самастойнасць і незалежнасць. Атрымаўшы ўладу, наша партыя гэтыя свае сімпатый і тэорыі ператварыла ў жыццё, даўшы найбольш шырочку самастойнасці ўсім народнасцям, якія населяюць нашу тэрыторыю, і ажывіўшы нават такія народнасці, значнага часу



вы гэта вывучэнне праробіце. Вы тады зразумеце, якую гіганцкую работу мы выканалі за час існавання нашага Саюза ва ўсіх галінах народнага жыцця. Вы, можа быць, зазналіся таксама з нашымі дзёнка і дучымі праграмамі, і вы тады зразумеце, як многа нам трэба яшчэ дарабіць. Мы прасякнуты цвёрдай рашучасцю ўсё зрабіць і выканаць нашу праграму да канца, і, як у нас прынята ў гэтых выпадках выражацца, перавыканаць гэту праграму.

Змяніць увесь ражым якой-небудзь дзяржавы—сацыяльны, эканамічны і палітычны, устаноўлены на працягу стагоддзя, гістарычна складаны, — усё гэта адмяніць і стварыць зусім новы сацыяльна-эканамічны лад, і к таму-ж у такой вялікай краіне, як наша, з яе бязмежнымі прасторамі і яе 170-мільённым насельніцтвам—справа не лёгка, якая патрабуе, натуральна, значнага часу

Выкананне такой задачы патрабуе перш за ўсё мірных знешніх умоў, поўнага зняня спакую. Чаго не трэбуе выкананне гэтай задачы — гэта якое-небудзь распы-

ўдаленне хоць-бы аднаго такога супа немінуца падатне за сабой падзенне ўсяго будынка міру.

Але ў нас з вамі ёсць не толькі агульнасць імкненняў к міру, але ў некаторай меры нават агульнасць праграмы забеспячэння гэтага міру. Абедзве нашы краіны выходзяць з таго, што мір можа быць забяспечан толькі калектыўнымі намаганнямі, калектыўным узаемным страхаваннем. Мы разам з Францыяй, а таксама з Чэхаславакіяй рашылі, што значным фактарам забеспячэння міру не толькі на ўсходзе Еўропы, як прынята думаць, але і ва ўсёй Еўропе з'яўляецца альянцыйнае так званана ўсходняга гарантаўнага пакта. Усходні пакт зусім не з'яўляецца ў нашых ачах праграмай-максимум, а наадварот мінімумам таго, што трэбуецца для забеспячэння міру, мінімумам, не падлягаючым скарачэнню. Агульнасць нашых імкненняў таксама дэкліруюцца той бесспрэчнай акалічнасцю, што памян нашымі краінамі ляжаць дзяржавы, «мірныя намеры» якіх па меншай меры ўнушаюць значныя апаскі. Ці маем мы справу з пэўна вызначанай праграмай атрэсіўных дзеянняў, ці з гатоўнасцю скарыстаць якую-небудзь кан'юнктуру, якая можа з'явіцца для ваенных авантур, для спроб ажыццяўлення нязбытных палітычных мар, — ва ўсім выкладку мы павінны з такімі настроямі і магчымасцямі сур'езна лічыцца. І вось нашым краінам прадстаіць вялікая работа па ажыццяўленню гэтай агульнай праграмы.

Мы не ўвайшлі ў якое-небудзь замкнётае выключнае таварыства, акцыі якога мы хацелі-б захаваць толькі ў нашых уласных руках. Не, мы хочам стварыць таварыства для пэўнай дзейнасці і гатовы акцыі гэтага таварыства даваць усім, хто гэтага хоча. Мы ўваўнены ў актыўным і доўгім супрацоўніцтве нашага ўрада і, у прыватнасці, вашага міністра замежных спраў д-ра Бенеша, энергія і паслядоўнасць якога ў справе міру ўсім вядома і з якім у мяне асабіста аздаўна ўстанавіліся адносіны ўзаемага разумення і павагі.

Урад, зразумела, нічога, ці вельмі мала можа зрабіць без садаёўнасці і падтрымання насельніцтва сваёй краіны, і тут высоўваецца да першых план роля прэсы, роля

### За рубяжом

#### ЛОНДАНСКІЯ РАБОЧЫЯ АДАБРАЮЦЬ МЕРЫ СОВЕЦКАГА УРАДА, ПРЫНЯТЫЯ ДА ТЭРАРЫСТАЎ

ЛОНДАН, 3 студзеня. (БЕЛТА) На вялікім масавым мітынгу ў Шордзічы скліканым у сувязі з 5-й гадынай «ДЭЙЛІ УОРНЕР», былі з энтузіязмам прынята наступная рэзалюцыя:  
«Масавы мітынг лонданскіх рабочых выказвае сваё адабрэненне рэволюцыйнаму абарончым мерам, прынятым савецкім урадам пасля зверскага забойства тав. Кірава, для таго, каб выкараніць контррэволюцыйны тэрор у Савецкім Саюзе. Мітынг гарача асуджае хлупсіваю паклёпніцкую кампанію, якая вядзецца цяпер

капіталістычным друкам, і — «Дэйлі геральд» супроць СССР, кампанію, якая імкнецца дыскрэдытаваць савецкі ўрад і садзейнічаць планам яго капіталістычных ворагаў, якія рыхтуюцца да ўзброенай інтэрвенцыі. Мітынг заўвагае далей, што дзейны савецкага ўрада, быстра асудзіўшага белагвардзейскіх злачынцаў, прызнаныя віноваты ў змове супроць сацыялістычнай дзяржавы і яго правядыроў, — былі цалкам абгрунтаваны і адпавядалі інтарсам рабочага класа».

#### ФАШЫСТЫ ІМКНУЦА ЗГЛАДЗІЦЬ УЛАСНЫЯ СУПЯРЭЧНАСЦІ

БЕРЛІН, 4 студзеня. (БЕЛТА) Учора ў будынку Берлінскай оперы адбылася нарада кіруючых дзеячоў Германіі. На нарадзе прысутнічалі ўсе члены ўрада, кіруючыя прадстаўнікі цэнтральных і абласных улад і арганізаванай нацыянал-соцыялісцкай партыі, вышэйшыя камсклад рэйхсвера і т. д.

Адзінай мэтай нарады, як гэта адзначыў ва ўступным слове Гесс, было — публічна засведчыць абсалютную адданасць верхушкі партыі і дзяржаўнай улады к Гітлеру, напяркор усім чуткам, пашыраемым

запрацічнай прэсай. Абвяджэнню апошніх была таксама падкам прысвечана прамова Гітлера, кароткі змест якой прыводзіць газетка Гітлер указваў, што ў сувязі з набліжэннем саарскага плекіцыта наражыя Германіі элементы прабуюць «шляхам кампаніі хлупсі і паклёпу пасыць верокасць паміж правядырамі Германіі».

У сувязі з нарадай, вуліцы, якія вядуць к будынку оперы, былі ачэплены часамі нацыянал-соцыялістычных ахоўных атрадаў і часткова зачыты для руху.

#### АНГЛІСКІЯ І ФРАНЦУЗСКІЯ ВОДГУКІ НА БЕРЛІНСКУЮ НАРАДУ

Берлінскі карэспандэнт «Таймс» піша, што ні адна сур'езны наглядальнік не можа згадзіцца з прерэджаннем аб адоўтнасці сур'езных непаразуменняў у кіруючых германскіх органах. На думку карэспандэнта, нарада кіруючых дзяржаўных дзеячоў і дзеячоў нацыянал-соцыялістычных партый, як відаць, мела на мэце «паляпшыць адносіны паміж рэйхсверам і такімі арганізацыямі, як штурмавыя і ахоўныя атрады, якія прымалі больш непасрэдна ўдзел у нацыянал-соцыялістычным пе-

равароце. Паводле слоў французскіх газет, матуль арганізацыі тэатральнай інспірацыі ў будынку берлінскай оперы ні ў кім не выклікае сумнення; правядыроў германскага фашызма прабуюць змяжчыць уражанне, выкліканае заарэлітай і асабліва ў Савёры, паліцыйнымі арыштамі і расстрэламі, якія шырока хвалілі пракаціліся па ўсёй Германіі і якія сведчаць аб глыбокіх працэсах бражанія ў радах нацыянал-соцыялістаў.

#### ФАШЫСТЫ ПАГРАЖАЮЦЬ

Делушчэнне самацёму ў засыпцы насення з боку кіраўніцтва большасці раёнаў асабліва адбіраецца на якасці насеннага матэрыялу. Як мы ўжо вышэй адзначылі, на трыеры ачышчана толькі 44 проц. зернавых культур. Ачыстка ж насення ільну ў раёне нават не пачыналася. За сярэднімі лічбамі выканання плана ачысткі насення зернавых па рэспубліцы хаваюцца такія раёны, як Віцебскі, Асвейскі, Чырвонопольскі, Чэрвеньскі і іншыя, якія ачысцілі не больш 12 проц. насення.

Чым тлумачыцца такое становішча? Зернаачышчальных машын у раёнах у гэтым годзе больш, чым калі. Але, на жаль, як паказвае практыка Расонскага, Мсціслаўскага і іншых раёнаў, работай па зернаачыстцы ніхто не кіруе. Зернаачышчальныя машыны расставлены няправільна, значная частка іх зусім не справяецца.

Ряд ільнаводчых раёнаў (Мсціслаўскі, Дубровенскі і Расонскі) з года ў год правальваюць выкананне плана ільнозатовак. Кіраўнікі гэтых раёнаў гатовы прызнаць, што яны позна пачыналі займацца іль-

пастановаў, патрабуе ад нас у бліжэйшыя дні завяршыць па кожнаму раёну, сельсавету, калгасу звышнюю насення ачышчаным, правярным на ўскожасць, высокакаласным зярном. Неадкладна павінны быць прыняты меры для поўнага скарыстання ўсіх зернаачышчальных машын, арганізаваны двух-і трохзменную работу на іх.

Пытанні правяркі насення на ўскожасць, абмен гатунковага насення на звычайнае, добрага захоўвання насення павінны быць узяты пад пільны кантроль кожным членам партыі, комсамольцам і ўсімі чэснымі калгаснікамі.

Сакратары раённых камітэтаў партыі, старшыні райвыканкомаў і начальнікі палітдзеловаў павінны ўзяць пад свой асабісты нагляд стварэнне добракаласных насенных фондаў.

Праз некалькі дзён адбываецца ўсебеларускі з'езд саветаў. Заваяваць права рэпартаваць з'езд саветаў аб поўнай падрыхтоўцы насенных фондаў да веснавай слябы — справа гонару кожнага раёна, кожнага калгаса і вёскі.

## СЁННЯ АДКРЫВАЕЦЦА МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ АСОАВІЯХІМА

Менская арганізацыя Асоавіяхіма ў летні перыяд 1934 года паказала нядрэнныя ўзоры работы па ўмацаванню абароназдольнасці краіны, па падрыхтоўцы для нашай слаўнай Чырвонай арміі грамадзянска і зусім падрыхтаваната панаўчэння. Імяна таму Мясной савет Асоавіяхіма трымае пераходны сцяг ЦК ЛКСМБ і ВСФК.

Аднак, нядрэнныя рэзультаты летняй работы, як відаць, з аднаго боку, ускружылі галовы некаторым работнікам Асоавіяхіма і асабліва пільных арганізацый і з другога — выклікалі аслабленне ўвагі да гэтай важнейшай справы з боку раду партыйных і профсаюзных арганізацый фабрык, заводаў, устаноў.

Характэрным прыкладам гэтага з'яўлення завод імя тав. Кірава. Яшчэ ў кастрычніку партком падзеў вынікі работы ў прыняў пастанову з канкрэтнымі мерапрыемствамі па ліквідацыі прарыву ў абарончай рабоце, але не прыняў ніякіх мер для таго, каб правесці гэту пастанову ў жыццё. Абарончая работа і на сёння застаецца самымі закінутымі ўчасткам.

Такое-ж становішча на заводзе імя Молатава, на фабрыцы «Окцябр», імя Катавова, на цэламу раду цэнтральных устаноў, як НКЗ, НКФ і іншых.

Сёння праводзіцца гарадская канферэнцыя Асоавіяхіма. На канферэнцыі будзе заслухан даклад старшыні ЦС Асоавіяхіма БССР т. Ду-

біны аб чарговых задачах Асоавіяхіма, БССР і менскай арганізацыі, і даклад аб рэалізацыі білетаў 9 латараі Асоавіяхіма.

Перад арганізацыямі Асоавіяхіма стаіць задача ператварыць свае прадпрыемствы ў «красавіцы абароны», шырока разгарнуць спартыўна-масавую абарончую работу для падрыхтоўкі варашылаўскіх стралкоў першай і другой ступені.

Не меншае значэнне мае правядзенне комсамольскага ваенна-тэхнічнага экзамену. Тут асабліва ўвага павінна быць надана ліквідацыі адставання па такіх важнейшых галінах ведаў, як тапаграфія і падрыхтоўка варашылаўскіх стралкоў. За зімні перыяд колькасць павінна павялічыцца ў некалькі разоў.

У сваім накіраванні выбарчыя падрабавалі ад новага складу горсавета ператварэння ў прапартыі абароны кожнага прадпрыемства. Некаторыя прадпрыемствы прыступілі ўжо канкрэтна да ажыццяўлення гэтага накіравання. У капцельным цэху завода імя Варашылава арганізавана спецыяльная ўдарная маладзёжная абарончая бригада. Такая-ж бригада ёсць і ў слесарна-зборачным цэху. Але-ж гэта пакуль пачатак.

Канферэнцыя павінна з'явіцца пераломным момантам у справе наладжвання і ажыццяўлення работы асоавіяхімаўскіх арганізацый не толькі Менска, але і ўсёй БССР, павінна мабілізаваць арганізацыю на паспяховую рэалізацыю 9-й латараі Асо.

## НА 2 МІЛЬЁНЫ РУБЛЁЎ ПРАДУКЦЫІ ЗВЫШ ПЛАНА

Віцебская трыкатажная фабрыка «КІМ» абавязалася даць звыш плана вагавой прадукцыі на 2 МІЛЬЁНЫ РУБЛЁЎ. Гадавы план перавыканан на суму ў 2,755 тыс. руб. План па дзіцячым асартыменту выканан на 113,2 проц. Трыкатажных вырабаў на 134,7 проц. План зніжэння сабоношту і павышэння

якасці перавыканан. Абавязваемся павялічыць план першага квартала выканаць поўнасю па ўсіх паказальніках. Укараннем у нашу работу тэхпрамфінплан.

Дырктар фабрыкі МАРУШКІН, Сакратар парткома ЛЕУТАЎ, Старшыня фабкома БАРЫНОВА

Адсоль натуральнага наша сімпатыя да аддольнага чэшскага народу. Але калі ўсё гэта адносіцца хутчэй да галіны псіхалагічнай, сантыментальнай, то ёсць і больш рэальнае тлумачэнне для нашых узаемных інтарэсаў. Даволі збрыць на карту Еўропы, каб зразумець агульнае інтарэсаў нашых дзяржаў.

Я, павоце, не знаём з праграмай, складзенай для вашага візіта тут, у нашым Саюзе, не ведаю, што вы бачылі і што вы яшчэ ўбачыце. Ва ўсіх выпадках сюды вельмі многія ездзяць цяпер як у новую краіну, і краіна наша сапраўды з'яўляецца новай. Гэта азначае, што на месцы таго новага, што цяпер ствараецца і ўжо створана, раней існавала старое, нешта іншае. Новае-ж можна заўсёды зразумець толькі ў параўнанні са старым.

Я не ведаю, ці многія з вас былі раней у Расіі і ведаюць, у якім становішчы краіна была, але ва ўсім выпадку я думаю, што для таго, каб зразумець тое, што мы робім, каб зразумець нас саміх, недастаткова толькі бачыць, бо старога, знішчанага не ўбачыць, аб гэтым толькі можна пачытаць. Гэта трэба вывучыць, вывучыць на мове лічбаў галоўным чынам. Я ўпэўнен, што перш, чым скласці сабе канчатковую думку аб нашай краіне,

мы можам у насі задуманае ажыццявіць у нашых ёснующых грані, дзе мы маем усё тое, што глеба можа даць. Нічога набываць за межамі нашых граніц у сэнсе новых зямель нам не патрэбна. Таму мы не хочам вайны. Не хочам яе таму, па 1-ае, што яна нам непазрэбна, што яна даць нам не можа нічога такога, чаго-б мы не мелі, і, па-другое, таму, што вайна нам шкодна, бо яна можа перашкоджаць нашым будаўнічым задачам. У гэтым я бачу некаторае падабенства з вашай краінай, якая хоць і ў іншым сэнсе таксама з'яўляецца новаю дзяржавай. У вас ёсць свае ўнутраныя задачы. Вы ажыццявілі, калі не памыляюся, свае падзячальныя аспірацыі, не імкнецеся к заваяванням новых зямель, і вам вайна непазрэбна, не пажадана з тых жа прычын, што і нам, — адсюль агульнасць адной вялікай задачы — захавання міру. Ваша краіна мае вялікі дзяржаўны розум у асобе вашага прэзідэнта п. Масарыка, вашага міністра замежных спраў Бенеша і інш., якія вельмі добра разумеюць, што ў сучасны момант парушэння міру ў якім-небудзь кутку свету немінуча пацягне ўсеагульную вайну. Усе парламентарныя слупы на ўсіх граніцах Еўропы з'яўляюцца апорамі міру, і

наша, павоце, як прадстаўнікоў гэтай прэсы. Мы хочам з вашай краінай не толькі сумесна працаваць, мы хочам добра разумець адны другіх і гэта ўзаемнае разуменне ў значнай меры залежыць ад вас, павоце, ад тых уражанняў, якія вы адсюль вынесце і як вы гэтыя ўражанні перадацеце сваім чытачам.

Я спадзяюся, што тыя з маіх таварышоў, якія ўзялі на сабе пачынь запрашэння вас сюды і аказання вам садзейнасці, зробяць усё, што ад іх залежыць, для таго, каб даць вам магчымасць разумення нашай краіны, і калі я змагу на працягу нашай кароткай гутаркі таксама гэтаму садзейнічаць, я к вамым услугам. Я яшчэ раз дзякую вам за ваш візіт.

Пасля ажыццяўленай гутаркі тав. М. М. Літвінава з чэхаславацкімі журналістамі ад імя апошніх выступіў рэдактар «Лідове новіны» п. Рыпка, які падзякаваў народнага камісара па замежных справах за яго прывітанне і гутарку і выказаў глыбокае задаваленне чэхаславацкай грамадскай паспяховым развіццём супрацоўніцтва паміж СССР і Чэхаславацкай рэспублікай у справе барацьбы за мір.

(БЕЛТА).

## Германскі камісар па саарскіх справах—аб лёсе праціўнікаў фашысцкага рэжыму

ЛОНДАН, 4 студзеня. Германскі камісар па саарскіх справах Бюркель у гутарцы з карэспандэнтам агенцтва Рэйтэр выказаўся аб лёсе, які чакае праціўнікаў нацыянал-соцыялісцкага рэжыму ў Саарскай вобласці ў выпадку далучэння яе да Германіі. Бюркель заявіў, што рымскае пагадненне будзе строга захоўвацца Германіяй, і таму ўсе асобы, пражываўшыя ў Саарскай вобласці на працягу апошніх трох год, будуць карыстацца аховай германскіх улад, нават калі яны вялі кампанію за захаванне статус-кво. Аднак, пры гэтым Бюркель зрабіў вельмі характэрную агаворку: «Трудна чакаць, каб я ў маіх прамовах, або на публічных сходах сэрдыўся на такіх людзей, або каб я паставіў ганаровую ахову каля іх дамоў. Думаю, што паколькі яны ненавідзіць новую Германію, то яны будуць лічыць ніжэй сваёй вартасці і ў Германіі».

Праходзячы да асоб, якія пражывалі ў Саарскай вобласці менш за тры год і, значыць, не падпадаюць пад дзеянне рымскага пагаднення, Бюркель заявіў, што тыя з іх, якія вялі кампанію супроць Германіі, будуць разглядацца як здраднікі, і судзіцца за дзяржаўную здраду.

Бюркель лічыць само сабой зразумелым, што камуністычная і соцыял-дэмакратычная партыі ў Саарскай вобласці пасля 13 студзеня па ўласнаму пачыну ліквідуюць свае арганізацыі і свой друг. У праціўным выпадку—дадаў Бюркель—іх спаткае той-жа лёс, што і ў Германіі.

# Па Саюзу і Совецкай Беларусі

## АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА ВЫКАНАЛІ

ЦК КП(б)Б — тт. ГІКАЛО і ВАЛКОВІЧУ, ЦВК і СНК БССР тт. ЧАРВЯКОВУ і ГАЛАДЗЕДУ, НАРКАММЯСЦПРОМУ — тав. БАЛЦІНУ, ГАЗЕТАМ «ЗВЯЗДА», «ОКЦЯБР» і «РАБОЧИЙ».

Лясная прамысловая кааперацыя Беларусі выканала ўзяты абавязак даць прадукцыі звыш плана на 3 мільёны рублёў у гонэр з'езда саветаў. Усе 10 міжрайсаюзаў і кожны ў пасобку свой гадавы план перавыканалі.

Прэзідыум лясной прамкааперацыі БССР запэўняе ЦК КП(б)Б і ўрад БССР, што 1935 год будзе для

нас годам замацавання дасягнутых перамог. Промфінплан будзе выканан не толькі па ўсёй сістэме ў цэлым, але і па кожнаму міжрайсаюзу і кожнай арцеллю ў пасобку.

Старшыня прэзідыума лясной прамкааперацыі БССР КАТАВОДАЎ.

Члены прэзідыума: ВАЛЧОК, ЗАЛУЦКІ і ГАЛЬПЕРЫН.

## СЕСІЯ БЕЛАРУСКАЙ АКАДЭМІІ НАВУК

7 студзеня склікаецца чарговая сесія Беларускай акадэміі навук. У парадку дня—справададача аб рабоце акадэміі за 1934 г. і план навукова-даследчай работы па 1935 год (дакладчык тав. Герцын), завярджэнне вядучай тэматыкі навукова-даследчых устаноў БССР, не ўвахо-

дзячых у сістэму акадэміі (дакладчык неадменны сакратар акадэміі акад. Панкевіч) і выбары прэзідыума акадэміі.

Для ўдзелу ў рабоце сесіі будуць запрошаны прадстаўнікі буйнейшых фабрык і заводаў.

## НАПЯРЭДАДНІ ХІ УСЕБЕЛАРУСКАГА З'ЕЗДА СОВЕТАЎ

Оргкамісія па падрыхтоўцы склікання ХІ усебеларускага з'езда саветаў завярдзіла ўсімьняныя праекты ўпрыгожвання Менска да з'езда. Горад будзе аформлен ва тэмы: нацыянальная палітыка і культура, прамысловасць, сельская гаспадарка і дарожнае будаўліцтва абарона краіны і інш.

Электратрэсты прапанавана забяспечыць электрычнымі прыладамі ўсе мерапрыемствы па ілюмінацыі.

Над мастацкім афармленнем горада прадуць бригада мастакоў.

І студзеня з суседніх раёнаў у Мазыр прыбылі ўдзельнікі лыжнай эстафеты імя ўсебеларускага з'езда

саветаў. Іх сустрэкалі каля 1.000 работных і працоўных горада. Сустрэкаць лыжнікаў прыйшлі калгаснікі-фізкультурнікі Бабрыняцкага, Бабруйскага і іншых сельсаветаў.

Каманда лыжнікаў з 11-ці чалавек накіравалася ў Менск. Яны нясуць з'яду саветаў рэпартажы Мазырскага, Тураўскага і Жыткавіцкага раённых выканаўчых камітэтаў, чырвонасцяжнага завода «Чырвоны Окцябр», чатырох перадавых сельсаветаў і комсамольска-фізкультурны абарончы рэпартаж.

У дарозе лыжнікі праводзяць палітмасавую работу. На астаноўках выпускаюцца насценныя газеты.

## ЦЕПЛАВОЗ МАГУТНАСЦЮ У 1-200 КОНСКІХ СІЛ

МАСКВА, 4 студзеня. (БЕЛТА). Гэтымі днямі на Маскоўска-Казанскай чыгунцы паміж станцыямі Рыбнае і Ралск рабіліся прыёмачныя выпрабаванні новага цеплавоза «Э.ЭЛ.16» магутнасцю ў 1200 конскіх сіл.

Гэты цеплавоз, пабудаваны Каломенскім заводам, вёў ад Рыбнага да Ралска састаў вагой у 1200 тон, і назад—у 1540 тон.

Цеплавоз і ўсе яго аграгаты паказалі высокую якасць канструкцыі і мантажу. Па прызнанню спецыялістаў цеплавознікаў НКПС, «Э.ЭЛ.16» з'яўляецца лепшым з усіх пабудаваных не толькі ў Савецкім Саюзе, але і загранічай цеплавозаў з электрычнай перадачай.

## ПЕРШЫЯ ТОМЫ БЕЛАРУСКАЙ СОВЕЦКАЙ ЭНЦЫКЛАПЕДЫІ

Галоўная рэдакцыя Беларускай савецкай энцыклапедыі разгарнула работу па складанню першага і другога томаў. З 43-х слоўнікаў, уваходзячых у складэнныя кляпедыі, 25 ўжо апрацаваны. У студзені ўсе слоўнікі, а таксама алічны зводны слоўнік, будуць аданы ў друк.

Для 1-га і 2-га томаў ужо заказана звыш 70 проц. артыкулаў. У першы том увойдуць старшыні ад «А» да «БелАНП». Другі том палкам прысвячаецца гісторыі, культуры і акадэміцы Беларусі.

Уся энцыклапедыя ахопіць 45.000 тэматнаў з агульнай колькасцю друкаваных знакаў 3.200 тыс.

Першы том мяквенца здаць ў друк у сакавіку-апрасавіку.



3 1 студзеня завод № 1 у Оршы выпускае розныя гатункі хлеба і здоб. НА ЗДЫМКУ: старшы майстар тав. Цынар за праверкай здобных вырабаў.

## ВЯЛІКІЯ МАРОЗЫ У БССР

За апошнія дні ўзмацніліся марозныя Паводле вестак бюро падвор'я, 5 студзеня па ўсёй БССР тэмпература ніжэй нуля ад 25 да 30 градусаў.

6 студзеня чакаецца пазначнае пацяплеанне — ад 20 да 24 градусаў марозу. У бліжэйшых дні чакаюцца апалдзі снегу. (БЕЛТА).

АБ ЛІКВІДАЦЫІ МАЛАГРАМАТНАСЦІ

Усяго толькі 10-12 год таму назад БССР налічвала 70 проц. няграмамнага насельніцтва. Зараз да 15-й гадавіны ленінскага дэкрэта аб ліквідацыі няграматнасці БССР прышла з буйнымі поспехамі, як краіна сучаснай граматнасці. У паліне граматнасці БССР высеунулася ў першыя рады рэспублікі Савецкага Саюза.

Але гэтым ні ў якім разе не вычэрпваецца чытанне аб далейшым навучанні працоўных мас краіны. Калі той ці іншы грамадзянін пачаў навучанні па ліквідацыі атразу не пойдзе вучыцца ў школы малаграматных, ён праз некаторы час забывае тое, што вучыўся ў школах варочаецца ў рады няграматных. Мы ўжо зараз маем па БССР воль такіх звыш ста тысяч чалавек. Воль чаму з усёй астратой перад органамі народнай асветы і кіраўнікамі прадпрыемстваў стаяць пытанні ліквідацыі малаграматных рабочых і калгаснікаў.

На пераважнай частцы прадпрыемстваў горада Менска справа аб вучэнні малаграматных пастаўлена нягэрадна. Звыш 600 няграматных было на фабрыцы «Окцябр» у 1930 г. Але рабочыя правільна зразумелі, што быць поўнацэнным грамадзянінам краіны саветаў можа быць толькі грамадзянін чалавек. І рабочыя з вялікай зацікаўленасцю наведваюць школу малаграматных. Поўнацэнны ліквідаваўшы сваю няграматнасць, сёння на фабрыцы «Окцябр» у школе малаграматных навучаецца 170 чалавек. Нядрэнна таксама пастаўлена гэта справа на заводзе імя Варашылава, на заводзе «Большэвік», фабрыцы «КІМ» і інш.

Інакш пастаўлена гэта справа на меншым заводзе імя Молатава. Замест 334 чалавек няграматных і малаграматных школу наведвае толькі 70. Між іншым на заводзе ёсць добра абсталяванае памяшканне для школы, ёсць высокакваліфікаваны настаўнікі, але дырэктар завода тав. Карасік не хоча нічога практычнага зрабіць для таго, каб прымусяць няграматных і малаграматных наведваць школу.

На хлебазаводзе замест 135 чалавек школу наведваюць 40. На фабрыцы «Комунарка» замест 220



Купчына Палагея — ударніца-цялятніца добра даглядае цялят, якія ёсць у калгасе імя Сталіна, Аршанскага раёна. НА ЗДЫМКУ: Купчына з адным са сваіх пітомцаў.

БЕРАГЧЫ КАЛГАСНУЮ ЖЫВЁЛУ

(Агляд пісем калгаснікаў)

Калгасныя фермы з'яўляюцца лепшай формай арганізацыі калгаснай жывёлагадоўлі, прадстаўляюць адну з асноўных крыніц росту калгаснай заможнасці і далейшага ўмацавання калгасаў. Воль чаму пролетарская дыржава аказвае аграмадную дапамогу калгасным таварным фермам.

Паводле настановы ЦК ВКП(б) і СНК СССР, у 1934-35 г. для ферм закупяецца і кантрактуецца ў калгаснікаў 600 тыс. цёлак. Разам з тым соўтасы прадаюць калгасна-таварным фермам 430 тыс. гадоў буйнай рагатай жывёлы, 600 тыс. авечак і 260 тыс. парасят.

Па БССР соўтасы павінны прадаць калгасным фермам 1.000 гадоў буйнай рагатай жывёлы і 10 тыс. парасят.

Умацоўваючы таварныя фермы шляхам перадачы значнай колькасці жывёлы з соўтасаў, дыржава прадастаўляе калгасам вельмі льготныя ўмовы расплаты за прадаваемую жывёлу.

Калгасныя фермы ўмакплектована — замест 23 гадоў рагатай жывёлы, паводле плана, на ферме ёсць 11, вырней кажучы, зараз асталося 10. Аб умакплектаванні фермы старшыня калгаса і не думае.

Аб разбазарванні жывёлы пішуць і калгаснікі з калгаса імя Фрунзе, Пучывекага сельсавета, Быхаўскага раёна.

Старшыня калгаса Барысевіч без ведама праўлення ўзяў сабе з фермы падавалага кабана. У калгасе нядаўна зарэзалі 20 шт. авечак.

Значыцца разбазарванне калгаснай жывёлы адбываецца і ў калгасе імя 1-га мая, Таранаўскага сельсавета, Магілёўскага раёна. Старшыня калгаса Кадзееў без ведама праўлення прадаў 10 калгасных коней, не глядзячы на тое, што калгас адчувае недахват у цягавой сіле.

РАСТУ РАЗАМ З СЛУХАЧАМІ

Тры гады таму назад я атрымаў найвялікшае давер'е партыі — быць прапагандыстам ленінскага вучання. За гэты час я не толькі набыў некаторы вопыт прапагандысцкай работы, а і сам та непазнавальнасна вырас ідэалагічна. Але ўсяго гэтага мал. Асабліва заўважыў я гэта ў бягучым навучальным годзе. Павінен прызнацца, што за ўсе гады сваёй работы ў якасці прапагандыста ніколі не адчуваў такой адказнасці перад сваімі слухачамі як цяпер. І гэта вельмі зразумела. Бо пнеймаверна вырасла зацікаўленасць да марксісцка-ленінскай вучобы з боку партыйных мас.

У цяперашні час я кірую пачатковай школай па ленінізму ў соўтгасе Носавічы. Вучоба пачалася з 25 верасня. Заняткі праходзяць у нас рэгулярна — 6 раз у месяц. Наведванне слухачоў даволі акуратнае. Гэта дасягнута стеноўчым метадам работы. Да гэтага часу я паспееў добра прапрацаваць са слухачамі дзве тэмы: «Марксізм-ленінізм» і «Тэорыя пролетарскай рэвалюцыі».

На заняткі прыходзіць з намечанымі планам. З самага пачатку тлумачу тэму гутаркі, пасля чаго прыступіваю да ўважлівага слова і тлумачу вышэйшыя пытанні тэмы. Калі слухачам становіцца зусім зразумелым матэрыял, яны зацікаўляюць у свае спыткі галоўныя мыслі тэмы. У прамежку паміж чарговымі заняткамі практыкуюцца калектыўнае чытанне і кансультацыі; затым на саміх занятках пры дапамозе разгорнутай гутаркі прывяраю ўсваенне матэрыялу. Актыўнасць слухачоў вялікая. Гэта рэзультат таго, што яны працывалі і зразумелі сутнасць пытання.

Вядомы, перахвальваюць сваю работу школьні. Нямаюць прыдзецца прадаваць над якасцю.


Спадысяю, што пры дапамозе партарганізацыі здолею знішчыць гэтыя недахопы і ў далейшым трымаць прышынства сярод іншых партыяка і гурткоў Церахавіцкага раёна.

МАУШОВІЧ.

ДЗІУНЫЯ ПАВОДЗІНЫ

(Пісьмо рэдактара палітадзельскай газеты)

Некалькі месяцаў у палітадзельскай гезеце «Ударнік калгасных паводцаў» (1-я Менская МТС) было надрукавана пісьмо дзяўчат калгасніц.



БУДАЎНІЦТВА АКАДЭМІІ НАВУК САЮЗА ССР пачнецца ў Маскве з будучага года. У Акадэміі адкрыта выстаўка праектаў галоўнага будынку, бібліятэкі, навуковых інстытутаў і дапаможных устаноў Акадэміі. НА ЗДЫМКУ: праект галоўнага будынку Усесаюзнай Акадэміі Навук, работа праф. Троцкіна.

У ЧАВУСАХ ЛІБЕРАЛЬНІЧАЮЦЬ З САБАТАЖНІКАМІ

Раённы з'езд саветаў Чаушчынскіх праводзіў сваю работу тры наўнасна найбольш прарываў у выкананні палітыка-гаспадарчых кампаній. Адзін толькі той факт, што раён прадаўжае аставацца на чорнай дошцы, гаворчыць сам за сябе.

На з'ездзе саветаў раённае кіраўніцтва, а таксама кіраўнікі сельсаветаў і калгасаў прысягалі, што ў першую пільднёўку пасля з'езда зрабіць усё неабходнае, каб раён зрабіць перадавым і ліквідуюць раз на заўсёды ўсякае адставанне. Пасля з'езда прайшлі тры пяціднёўкі, адставанне ж раёна не ліквідавана, а наадварот — яшчэ больш наглыблена.

У чым-жа прычына? Прычына тоіцца ў тым, што як раённы камітэт партыі, так і РВК прадаўжаюць ліберальнічаць з сабатажнікамі і не наносіць рашучага ўдару па актыўна-рэвалюцыйных тэндэнцыях, маючых месца як у радзе калгасаў, так і ў аднаасобным сектары.

У раёне існуюць школьны «этэоры» аб недародзе ільну і пянькі. Касцюковіцкая буксірная брыгада, якая на працягу 12 дзён працавала ў гэтым раёне, сутыкнулася з самымі абуральнымі фактамі разбазарвання ільну і пянькі. Рынак у Чавусах наводнен ільном і пянькой і можна купіць сёння любое колькасць па цане 4-5 руб. кілограм. Мільцыя ў гэтых адносинах бяздзейнічае. Няма ў раёне ніводнага выпалку, каб суд судзіў за сабатаж у выкананні планаў ільну і пянькі. Лён і пянька разбазарваюцца напразна і занадта зноўніваюцца.

Кіраўніцтва Сусшчэўскага сельсавета (старшыня камуніст Емельяненка). Ніякай барацьбы за лён у гэтым сельсавете не праводзіцца. Калгасы не выканалі сваіх планаў і ўвесь лён разбазарылі. Сельсаветам была дана «дырэктыва» ўзмаен трасты ільну не прымаць. «Прадаць лён і кушыце трасту». Лён быў прададзены, а траста не кулена.

Да аднаасобнікаў не было прадаўлена строгага паправавання выканаць план, у выніку чаго аднаасобнікі, новаўступішыя ў калгас, лён разбазарылі. Многа ільну было схавана. Брыгада выявіла схаваны лён у печках, у пасецях, у лесе, на могілках, у ямах, пад мастамі і т. д.

Кіраўніцтва Сусшчэўскага і Магдэўскага сельсаветаў узначальваюць сабатажнікі ільнозататовак. Так, напрыклад, Ганчароў член прадзіума Сусшчэўскага сельсавета і Вішнеўскі (Магдэўскі сельсавет) самі не выканалі абавязальстваў перад дыржавай і адкрыта заўважваюць, што выконваюць не будучы.

Падобных фактаў можна прывесці безліч. Але і прыведзеных даволі для характарыстыкі стеновішча ў раёне. Лён у калгасах ёсць у дастатковай колькасці. Платы не выконваюцца з прычыны яўната сабатажу, з якім не вядзецца барацьбы, а ў некаторых выпадках сабатаж нават прыкрываецца раённымі арганізацыямі.

Вельмі характэрна, што ніхто ў раёне не верыць у выкананне плана па ільну. Заўважваюць адкрыта: «Сусь-такі сто пронтаў дасягнуць не ўдасца». Гэта невер'е мае непасрэльны ўплыў на работніцкую

(З артыкулаў і пісем, паступаючых у рэдакцыю)

БОЛЬШ АДКАЗНАСЦІ ЗА ВАЖНЕЙШУЮ СПРАВУ РАБОЧАГА СНАБЖЭННЯ

Рашэнне лістападаўскага пленума ЦК ВКП(б) аб адмене нармаванай выдачы хлеба паставіла перад хлебнымі і дражджавымі заводамі асабліва адказныя задачы. Заводы павінны забяспечыць добра якасны хлеб.

Але справа залежыць не толькі ад завода. Хлебазавод павінен атрымаць добра якасныя дрожджы. У сувязі з гэтым работа дражджавых заводаў павінна быць пастаўлена з найбольшай чоткасцю і планавасцю.

Нядаўна на віцебскім дражджавым заводзе не аказалася мелясы (адыходы цукровых заводаў), што неабходна для вырабы дрожджэй. Як паведамляе нам віцебскі карэспандэнт т. Шэмпель, дырэктар завода Зан накіраваў пачальніку станцыі Валочайск, Вініцкай вобласці, адносіну наступнага зместу:

«У сувязі з тым, што няма прамытых цыстэрнаў пад мелясы для Донбалеўскага цукровага завода, настойліва прашу падаць пад пагрузку мелясы непрамытых цыстэрны з пад белей нафты, бо з-за адсутнасці мелясы на віцебскім дражджавым заводзе зрываецца хлебна-печнае на важнейшых заводах».

Як вынік, у Віцебск прыбыла меляса ў непрамытых цыстэрнах з-пад дражджэй. Гэта меляса, якая мае пах нафты, пушчана ў вытворчасць.

Трэба прыцягнуць да адказнасці як Зака, за шкодніцкія адносіны да выкарыстання каштоўнага сырцу, так і віноўнікаў адпраўкі мелясы ў непрамытых цыстэрнах.

Нельга дануеціць такія безадказныя адносіны да снабжэння рабочых.

ПРЫВЕСЦІ Ў КУЛЬТУРНЫ СТАН РАБОЧЫЯ ІНТЭРНАТЫ

Штодзённа клапаціцца аб культурна-бытавых умовах рабочых — важнейшая задача кожнага гаспадарніка, партыйнага і, у першую чаргу, профсаюзнага работніка. Прывесці ў культурны парад інтэрнаты, забяспечыць іх неабходным абсталяваннем — гэта першая ўмова, неабходная для ўзніцця пратэктывісцкай

гори справа аостаа...  
рабах. У м. Асіпавічы з пачатку года арганізавалася вятэрная школа на 50 чалавек. Школа займалася тры дні і з-за адсутнасці святла сакрылася. Вось ужо год, як загадчык раённага аддзела асветы тав. Цвейфель усё яшчэ збіраецца стварыць патрэбныя ўмовы для работы вятэрнай школы.

Вось што піша нам на гэтым пытанню тав. Чуб з калгаса «Чырвоны гудок», Эсманьскага сельсовета, Бялініцкага раёна.

«У нашым калгасе пачалося разбазарванне малочнай фермы. Старшыня калгаса Ціхановіч Павел падпаў пад уплыў кулацкіх агентаў Ляло Дзяніса, Цэліша Піліпа і Ляло Анупрыя. 4 снемныя старшыня калгаса Ціхановіч без ведама праўлення выдаў з калгаснай фермы новаўступіўшаму калгасніку Ціхановічу Васілю карову. Некаторыя члены праўлення запратэставалі супроць тагога самапраўства Ціхановіча. У адказ на пратэсты старшыня калгаса заявіў: «Калі нам патрэбна будзе, я забяру».

Характэрна, што ферма калгаса «Чырвоны гудок» яшчэ не

Пветкоў. — ёсць свінагадоўчальна-ферма, якая існуе ўжо тры гады, але ніяк не можа ўкамплектавацца. У гэтым годзе гэта магчымасць была, бо ферма ўжо выгадала 70 падсвінкаў. Але старшыня калгаса Хількевіч дабіўся на пасіджэнні праўлення выбраваць 50 проц. стада. Прычым, каб атрымаць сваю кулацкую шкодную прапанову, Хількевіч высунаў матыў «эканоміі кармоў».

Праўленню падалася на гэту кулацкую прапанову 35 шт. подсвінкаў Хількевіч раздаў калгаснікам. Частка з гэтых подсвінкаў ужо забіта, частка ўжо прададзена. Ферма-ж так і асталася неўкамплектаванай.

Спробы разбазарыць калгаснае стада павінны быць у корані перасечаны. Упарта і энергічна ўмацоўваць калгасныя таварныя фермы, лобова расціць калгаснае стада, берачы кожную галаву калгаснай жывёлы — такава задата калгасаў у барацьбе за заможнасць, за выдэржанне праблемы жывёлагадоўлі.

дэулат - калгасніц, прыведзеным на «шчыравыя газеты і газетам з палітэдукацыяй у сувязі з падрыхтоўкай да XVII гадавіны Окцябрскай рэвалюцыі».

У канцы снежня вышаў 20 нумар журналу «Работніца і калгасніца Беларусі». Разгарнуўшы журнал, я ўбачыў тое-ж самае пісьмо. Нічога дрэннага ў гэтым няма, хоць у такіх выпадках трэба ўказваць перапраўленню.

Але што робіць рэдакцыя журналу. Яна не толькі не ўказвае, адкуль перадрукавана пісьмо, але нават ні слова не гаворыць, дзе і па якому поваду гэта пісьмо было прынята. Больш таго, рэдакцыя выкладае подпісы калгасніц пад пісьмом, а ставіць адно прозвішча жонгарганізатара палітэдукацыі. І вышла: у пісьме дзяўчаты-калгасніцы пішуць аб сваім жыцці, аб сваіх самаабавязанцях, а падпісваецца пісьмо, па волі рэдакцыі жанорган.

Дзіўныя пярэпы ў рэдакцыі журналу «Работніца і калгасніца Беларусі».

Напрыклад, у калгасе «Перамог», Магдальскага сельсовета, плана ільнозагатавак не выканалі, а валакно ў колькасці 153 кгр. было раздана калгаснікам на прадажні.

У калгасе «Чырвоны будзённік», Сушчэўскага сельсовета, старшыня калгаса Цярэшчанка абвясціў прысутным на сходзе калгаснікам: «Глядзіце-ж пільна, брыгада з Капцюковіч будзе шукаць лён».

Брыгада-ж у сапраўднасці выявіла 21 кнэйпер ільнотрасты, схаваўшы ў калгасных гумнах аднаасобнікамі, новаўступіўшымі ў калгас. Сам калгас не здаў дзяржаве ніводнага пентнера ільновалакна, у той-жа час скарыстоўвае навуны лён і пяньку на свае патрэбы. У калгасе выяўлена да 5 пулоў звітых вярэвак.

У калгасе «Ленінскі шлях» (старшыня Захараў), каб утаіць ільнопрадукцыю ад дзяржавы, самым аглядным чынам заблыталі справаздачнасць і ўлік ільну. Напрыклад, на ахтах прыходу лічылца наступлення ільну 263 кгр., у раскладзе-ж 564 кгр. Такое-ж становішча ў калгасах «Мая», «Пераходны сляк», дзе пануе поўны сабатаж задчы ільнопрадукцыі дзяржаве.

Ян-жа сельскія саветы змагаюцца з кулацкім сабатажам ільнозагатавак? Для прыкладу возьмем кіраў-

Райн мае ўсе магчымасці ліквідаваць стварыўшыся праму і ачысціць з сабе ганебную пляму. Для гэтага неабходна рашуча перабудова работы, узмацненне масава-выхаваўчай работы, рашуча барацьба з класова-чужымі элементамі і сабатажнікамі.

Пара, даўно пара Чавускаму раённаму камітэту партыі рашуча пачынаць з шіла-ліберальнымі адносінамі да сабатажнікаў.

Кіраўнік насяцоўкай буксірнай брыгады па Чавускаму раёну Я. УЛАЗАУ.

Аднак, гэту зусім зразумелую ісціну лічыць не ўсюды ўсёвай. Група «лёгкай кавалерыі» школа-завода «Комінтэрн» (Бабурыск) правіла аглед інтэрнату завода. Як пішуць «лёгкай кавалерысты», т.г. Закрамзюскі і Груздоў,

«Інтэрнаты недастаткова абсталяваны. Няма вешалак, шафаў для чыстай вопраткі, тумбачак для хавання прадунтаў. Бульба вялізнецца ў мяшках тут-жа ў памяшканні. Рабочы Манькоўскі трымае сваю бульбу ў тумбачцы ў рассыпаным выглядзе. Не хапае лаван, станюў. Профсаюзная арганізацыя завода, ян і райпрофсавет, зусім не займаюцца гэтым пытаннем».

Камонтары лішнія. Мы правілі вялікую работу па падрыхтоўцы інтэрнату да зimy. Але асямліць вокны і адрамантаваць дзверы — гэта яшчэ поўсправа. Інтэрнат, гэты жывуць рабочыя нашага прадпрыемства, павінен быць культурным ва ўсіх адносінах.

Гэта справа, аб якой забываецца сельта!

### Пасля нарады пры «Звяздзе»

### ЗА БЕСПЕРАБОЙНУЮ РАБОТУ МЕНСКОЙ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫ

Кіраўніцтва менскай электрастанцыі (начальнік Сухаручын) у апошні час прыняла рад мер да зніжчэння недахопаў, выяўленых у пачатку снежня на нарадзе пры «Звяздзе».

На ўзмацненне падвозкі торфу былі пасланы на месца адказныя работнікі станцыі. У выніку станцыя штодзённа атрымлівае 15 вагонаў торфу з завода «Чырвоны сцяг» і 150 тон з торфазавода Цы. Гэта не толькі пакрывае штосутачную патрэбнасць, але і дае магчымасць кожны дзень пакідаць запас у 6-7 вагонаў торфу.

З мэтай эканоміі электраэнергіі самай станцыі праводзіцца перастаноўка матараў, рэгуліроўка рэжыму дапаможных прыбораў і шп. Па прыблізных падліках, гэтыя мерапрыемствы павінны даць 0,2 проц. эканоміі, або 1.200 кват-гадзін у суткі. Шляхам рэгуліроўкі матарнай гаспадаркі прадпрыемстваў (зараз ідзе перазаключэнне дагавароў з прадпрыемствамі) станцыя даводзіць коэфіцыент да 0,78 (зараз коэфіцыент 0,72).

Акрамя таго, зотаўшы станцыя ўвясці рад рацыяналізатарскіх прапаноў, правядзенне якіх знізіць выдатак умоўнага апалу з 0,97 тоны на кіловат-гадзінну (ўстаноўленая норма) да 0,94 тоны. За год гэта даць эканоміі 100.000 тон апалу.

Пачата таксама фазіроўка і рэканструкцыя сеткі, у выніку чаго будзе зніжана ўдзельная электраэнергія на 3 проц. (З 10 проц. устаноўленага да 7 проц.).

### Дэкен істфака БДУ акад. В. ШЧАРБАКОУ

### ◆ ДА УСЕБЕЛАРУСКАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ ГІСТОРЫКАУ

8 студзеня Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт, пры ўдзеле інстытута гісторыі Беларускай Акадэміі Навук склікае ўсебеларускую канферэнцыю гісторыкаў навукова-даследчых устаноў, ВНУ і сярэдніх школаў. У ёй прымуць удзел гісторыкі не толькі Менска і тых горадоў, у якіх ёсць вышэйшыя ўчальні, але і выкладчыкі-гісторыкі ўсіх раёнаў БССР.

Перад канферэнцыяй стаяць вельмі вялікія і адказныя задачы: падагуліць працу навукова-даследчых устаноў БССР, працуючых у галіне гісторыі, падвесці вынікі перабудовы гістарычнай асветы ў сувязі з пастановай ЦК ВКП(б) і Саўнаркома СССР аб выкладанні грамадзянскай гісторыі ў школах, асабліва нашых выкладчыкаў, галоўным чынам сярэдніх школаў, з навіейшымі дасягненнямі марксісцкай гістарычнай навукі ў Савецкім Саюзе, дапамагчы выкладчыкам гісторыкам у іх штодзённай рабоце ў школе.

На пачатку некалькі дзён працы канферэнцыі будуць заслуханы наступныя даклады: становішча гістарычнай навукі і асветы ў капіталістычных краінах — доклад акад. Горына; навукова-даследчая праца і гістарычная асвета ў БССР — акад. Шчэрбакоў; праблемы гісторыі старажытнага Усходу — акад. Нікольскі; пытанні вы-

кладання гісторыі сярэдніх вясцоў у школе — праф. Перцаў; пытанні гісторыі Беларусі ў праграме па гісторыі народаў СССР — дац. Кермажыцкі; выкладанне гістарычных навук у вышэйшых школах дац. Карнейчык; выкладанне гісторыі ў падтэхнікуме (выкл. Магілеўскага падтэхнікума Шчарбінскі); у сярэдняй гарадской школе (выкл. гомельскай школы Файенберг); у вясцоўнай сельскай школе сярэдняга тыпу (выкладчык калінавіцкай школы Купіцкі).

Такім чынам, усе гэтыя пытанні ахапляюць сабой як навуковыя праблемы, так і пытанні метадычнага характару.

Зразумела, што дэлегаты з месца з'явіцца на канферэнцыю з багацейшым матэрыялам аб выкладанні гісторыі ў школе за апошні год. Дэлегаты падзеліцца на канферэнцыі сваім вопытам працы, пакажуць нам, як яны выкарыстоўваюць майскую пастанову партыі ўрада.

Больш 2.000 выкладчыкаў-гісторыкаў праце па БССР. Матэрыялы, якія мы зараз атрымліваем ад саміх выкладчыкаў з месца, гавораць аб значных зрухах у галіне выкладання гісторыі. Значная частка выкладчыкаў стараецца паставіць выкладанне гісторыі як можна цікавей, зра-

біць гэта выкладанне жывым, каарэтным. Выкладчыкі стараюцца выйсці з тых цяжкасцей, з якімі ім прыходзіцца яшчэ сустрэцца: адсутнасць стабільных падручнікаў, гістарычных карт, карцін, картаграм, мастацкай гістарычнай літаратуры і т. д. Для таго, каб запоўніць гэты прабел, яны выкарыстоўваюць энцыклапедыі, перачэрчваюць разам з вучнямі карты і карціны, вядуць з вучнямі жывыя гутаркі па гістарычных тэмах, шукаюць музейныя і археалагічныя рэчы і карыстаюцца імі, як ілюстрацыямі, складаюць хравалагічныя табліцы і т. д. І нядарма ў цэлым радзе школаў мы маем навішэньне цікавасці да гісторыі. «Вучні вельмі цікавяцца, — піша настаўнік Сямёнаў з Лявонаўскай школы (Сіроцінскі раён), калі ім раскажаш і паказаш гістарычныя малюнк».

Але трэба прама сказаць, што ў нас яшчэ вельмі многа ёсць і такіх школаў, дзе зрухі ў гэтай галіне вельмі нязначныя, калі не сказаць, што іх зусім няма.

Гаворачы аб выкладчыках у гэтых школах, трэба прама сказаць, што іх творчыя і метадычныя падрыхтоўка вельмі і вельмі нізкая. Асабліва ясна, што пытанне перападрыхтоўкі выкладчыкаў-гі-

сторыкаў сярэдніх школаў застаецца вельмі актуальным. Выкладчыкі самі пішуць, што яны патрабуюць гэтай перападрыхтоўкі, у першую чаргу ў галіне старажытнай і сярэдняй гісторыі, па гісторыі Усходу, асобных раёнаў гісторыі новай і народаў СССР. Ужо зараз трэба пачаць распрацоўку плана перападрыхтоўкі нашых гісторыкаў у летні час. Трэба зараз распрацаваць цэлую сістэму мерапрыемстваў па аказанню дапамогі выкладчыкам-гісторыкам. Арганізацыя гістарычных гурткоў, чытанне лекцыяў па радзё, пасылка літаратуры ў асобныя раёны, выезды кваліфікаваных гісторыкаў на месцы — усё гэта трэба ўжо зараз правесці, каб дапамагчы нашым выкладчыкам. Канферэнцыя гісторыкаў павінна будзе распрацаваць на гэтым пытанню сістэму мерапрыемстваў.

Актуальнейшым пытаннем для ўсіх нашых школаў зараз стала пытанне выкладання гісторыі Беларусі ў школах. «Звязда» пісала ўжо, што першае паўгоддзе блужага навуцальнага года прайшло без выкладання гісторыі Беларусі. Усе выкладчыкі наведваюць, што яны гісторыя Беларусі не выкладаюць таму, што не было ніякіх указанняў на гэтым пытанню, што ў актуальную праграму па гісто-

рыі пытанні гісторыі Беларусі не ўключаны. Гэта, зразумела, не дапушчальная з'ява. Толькі педатаўкай усёй налітчнай важнасці выкладання гісторыі Беларусі ў школах можна тлумачыць той факт, што Наркомасветы не ўключыў гэты прадмет у праграмы, што пераважная большасць школаў не атрымала выдзеленай кнігі «Нарысы па гісторыі Беларусі», хоць гэта кніга выйшла дзесяцітысячным тыражом.

На канферэнцыі будзе, паміма археалагічнай выстаўкі, арганізавана кніжная выстаўка па гісторыі Беларусі. Выкладчыкам гісторыі будзе паказана, якую літаратуру мы маем ужо на гісторыі Беларусі.

Мы ўпэўнены, што канферэнцыя гісторыкаў БССР даць новы значны штуршок у справе перабудовы гістарычнай асветы ў БССР. Яна сваімі працамі ўнесе новы ўклад у справу гістарычнай навукі і асветы ў нашай Савецкай краіне. Яна будзе праходзіць пад знакам рэалізацыі пастановы нашай партыі і ўказанняў нашата прадзвіра тав. СТАЛІНА па выдатных выкладчыкаў грамадзянскай гісторыі ў цэнтральных школах.

### ЗНОУ АБ ВЯЛІКІМ ПЫТАННІ ПРА МАЛЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ

На старонках «Звязды» мы не раз узнімалі пытанне аб дробных прадпрыемствах, якія адзігрываюць надзвычай вялікую ролю ў народнай гаспадарцы нашай рэспублікі. У Нова-Беліцы ёсць завод «Чырвоны хімік». Гэта першы ў Савецкім Саюзе завод, які атвоіў вытворчасць савельтавай тармазізальцы і паравозных паліт.

Завод мае перад сабой вялікія перспектывы, здаецца, што цэнтральныя гаспадарчыя арганізацыі павінны пабесці паасурач заводу і дапамагчы ў яго развіцці. Аднак, як піша ў рэдакцыю дырэктар завода тав. Каган,

«завод ў 1934 годзе меў зрыв снабжэння сыравінай — дэлімітам, на знішчэнне якіх патрабавалася спецыяльная пастанова Саўнаркома БССР, а ў сучасны момант Наркоммашпром, у вяденні якога знаходзіцца дэлегітавыя распрацоўкі «Левая Руба», зусім адмаўляецца ад прыёму заявак на 1935 год. Адназначна работнікі і дырэктар завода зварталіся па гэтым пытанню ў Дзяржплан БССР. Наркоммашпром БССР і ніхто не дае распрацаваць распрацоўкам «Левая Руба» заключыць з завода дагавор».

Пара спыніць гэту бюракратычную цаганіну і прадставіць заводу «Чырвоны хімік», як і сотням іншых важавых прадпрыемстваў, умовы для дасягнення развіцця і развіцця.

# КЛАПАТЛІВА ВЫРОШЧВАЦЬ КАЛГАСНЫЯ КАДРЫ

(АГЛЯД ПСЕМ)

Наш любімы праводзіць таварыш **Сталін** у сваёй гутарцы з металургамі вызначыў галоўную задачу, якая зараз стаіць перад усімі галінамі нашага сацыялістычнага будаўніцтва—гэта ўмелае прасіраванне кадраў.

«Галоўнае зараз у людзях, аўладаных тэхнікай». Гэта ўказанне праводзіра ў роўнай, калі не ў большай, меры адносіцца і да сацыялістычнага земляробства.

Напрабуйце пагаварыць з любімым дырэктарам МТС, сакратаром райкома ці старшынёй райвыкамо аб прычынах прарыву на тым ці іншым участку сельскагаспадарчай вытворчасці, і вы атрымаеце няёмкі адказ—адсутнасць кадраў. Гэта-ж не сапраўды, што ў радзе МТС першачасна перыядных трактарыстаў таму, што няма ім замяняць. Яшчэ ў большай меры гэта адносіцца да рахункаводаў калгасаў, загадчыкаў жылёлагадоўчых ферм і бригадзіраў. Між тым, мала вноўдзецца ў раёнах больш закінуты ўчасткі работ, чым падрыхтоўка калгасных кадраў.

Асноўнай крыніцай падрыхтоўкі масавых калгасных кадраў з'яўляюцца раёныя калгасныя школы. За перыяд свайго існавання гэтыя школы слаба цалкам апраўдалі. Яны далі калгаснай вытворчасці нямаля добрых трактарыстаў, таланцістых бригадзіраў, загадчыкаў жылёлагадоўчых ферм і нават старшын калгасаў. І як не дзіўна, у радзе раёнаў гэтыя школы і па сёння застаюцца па-за ўвагай раённых кіруючых арганізацый.

У Лагойску, як паведамляе тав. Раскінд, курсанты школы не забяспечаны інтэрнатам. Адушчаныя для гэтай справы Наркамземам 10 тыс. руб. не скарыстаны. На настойлівае патрабаванне дырэктара школы аб выдачы гэтых грошай загадчык райза тав. Качаў адказаў: «Грошай не дам, бо раён адстаў у навапленні грошай». Выходзіць, што школа вінавата ў тым, што райфа дрэнна працуе па выкананню фінансаванага плана.

У мястэчку амаль няма ніводнага дома, дзе-б не было правядзена электрасвятло. Выключэннем з'яўляецца толькі калгасная школа. З-за адсутнасці святла зрываюцца не толькі вятчэрні заняткі, але нават дзве апошнія ўдзённыя лекцыі. Школа загатавіла 64


сумясціць школу і інтэрнат у адным і тым-жа памяшканні. Стадова для курсантаў не арганізавана і кожны курсант у гэтым-жа памяшканні гатовіць сабе ежу. З-за адсутнасці дроў памяшканне не ацяпляецца. «У такім памяшканні, піша тав. Дужэйн, цяжка прасядзець нават і пяць хвілін». Са змярканнем курсанты ложкацца спаць, бо ў пакоі няма ні адной лямпы.

Падбор курсантаў для школадзаводу гравае рашучую ролю ў рабоце школ, у падрыхтоўцы класава-свадомых, дзелавітых кадраў для сельскай гаспадаркі. Але, як паведамляюць таварышы, гэтай справе не аддаецца ніякай увагі кіраўнікамі раёна і МТС. У выніку, як паведамляе тав. Краўцоў з Мазырскага раёна, многія калгасы персылаюць у школы такіх людзей, якіх не апраўдалі сябе на рабоце ў калгасе. Не выпадкова, што ў школы прызваюць антыкалгасныя элементы, якія вядуць разлагацельную работу сярод курсантаў.

Абідная пастаноўка матэрыяльна-бытавога абслугоўвання курсантаў, адсутнасць увагі да падбору калгаснікаў у школы прыводзіць да таго, што школы як правіла ўкамплектаваны не больш, як па палову. У Бягомльскім раёне школа,—піша тав. Дужэйн,—ператварылася ў праходны двор. Замест 105 курсантаў набрана толькі 50. З гэтых 50 у школе зараз асталося толькі 30.

Не лепш і з пастаноўкай вучэбнай работы ў гэтых школах. Мазырскі райком партыі не зважыў нават кіраўніка для выкладання грамадскіх дысцыплін. Раённы партый і ўрада ў школе не працуюць. Таксама зрываецца праграма па спецыяльных прадметах. Загадчыкам школы вызначан нейкі Фралоў, які займае лічэ тры пасадкі, а школу лічыць, як пачатковую навуку. Тав. Фралоў бывае ў школе не больш аднаго разу ў пяцідзёнку.

Яна, што ўсе гэтыя антыпартыйныя, антыдзяржаўныя ўчынкі кіраўнікоў не могуць праіснаваць беспакарапа. Наркамзем павінен неадкладна прыняць тэрміновыя меры для таго, каб палатэць работу калгасных школ.



Рамонт трактара у Аршанскай МТМ.

## ТРАКТАРЫ ПAKPЫТЫ СНЕГАМ

Высачанская МТС дагэтуль не раскінула яшчэ рамонт трактараў. Напрабуюць раманту 16 трактараў, з іх 8 капітальнага і 8 сярэдняга.

Трактары патрэбна было паслаць у Віцебскую МТМ. На сёнешні дзень, аднак, пасланы толькі частыя матары. Але і гэтых не пачалі рамантаваць з той прычыны, што Высачанская МТС не перавяла грошай.

## У МСЦІСЛАУЛІ ІГНАРУЮЦЬ БАРАЦЬБУ ЗА БУДУЧЫ УРАДЖАЙ ІЛЬНУ

Да апошніх дзён у Месціслаўскім раёне ніхто, у тым ліку і райземадзел, засыпай пасевы не кіраваў. У райземадзеле лічыць, што асабліва хвалявацца пакуль што не варта, бо без пасевы-ж не будуць сеяць, як-небудзь засыплюць, да вясны яшчэ далёка.

У Пацолтаўскім сельсавеце, дзе ўвесь час сядзеў уваўнаважаным РК і РВК загадчык райземадзела тав. Кардовіч, засыпана яравой пшаніцы ўсяго 17,2 проц., аўса — 11 проц., іншых зернавых — 15,5 проц. Індосемя — 24,7

Некалькі трактароў маглі-б адрамантаваць сама МТС сваімі сіламі, але кіраўнікі станцыі вышукваюць розныя «прычыны», каб адмовіцца ад гэтай работы.

Трактарны парк МТС дрэнна захоўваецца. Трактары і сельскагаспадарчы інвентар знаходзіцца пад нявысокім навесам і пакрыты снегам.

Зараз пры МТС працуюць курсы

трактарыстаў. Курсы разлічаны на 70 чалавек. Аднак, яны дагэтуль поўнаспро яшчэ не ўкамплектаваны. Курсы таксама не забяспечаны падручнікамі.

Неабходна ў бліжэйшыя-ж дні распачаць рамонт трактароў з тым, каб да VII з'езда саветаў адрамантаваць не менш 80 проц. усяго трактарнага парку.

А. П.



НАРКОМАСВЕТЫ тав. ЧАРНУШЭВІЧУ.

## АНТЫСОВЕЦКАЕ АХВОСЦЕ У СМАЛЯВІЦКІХ ШКОЛАХ (ПІСЬМО ГАЗЕТНЫХ РАБОТНІКАЎ)

Дырэктар **Пятровіцкай** школы культуры настаўнік верхнянскай калгаснай моладзі **Трызна** так растлумачваў вучням, як дабіцца заможнасці калгаснікаў:

«Зможным калгаснік будзе тады, калі ён зніме добрыя плады з свайго саду». Коўнаму зразумела, што такое тлумачэнне мае мэтай распальваць дробна-буржуазныя, уласніцкія настроі калгаснай моладзі.

Настаўнік сучаснай школы **Сімановіч** заявіў, што «комуністычнае выхаванне можа праводзіцца толькі на пэўнай ступені развіцця вучня». Вучні IV класа гэтай школы не ўмеюць правільна напісаць сваё прозвішча, не гавораць ўжо аб веданні асобных прадметаў.

У некаторых школах ажыццяўляюцца «ўзна антысавецкія метады выхавання староў царскай школы, якія толькі адпугваюць, адпугваюць дзяцей ад вучобы.

Зняты ўжо настаўнік руднянскай школы **Драздоўскі** сістэматычна ўжываў метады фізічнага ўдзялення на вучняў. Драздоўскі зволена, але такіх выхавальнікаў застаўся нямаля.

Настаўніца руднянскай школы **Жыгаловіч** ставіць вучняў у вугал за непадрыхтоўку ўрокаў. Настаўніца **бабельскай** школы **Слэнская** б'е дзяцей лямейкай, цягае за вушы. 15 дзяцей па яе віне перасталі наведваць школу.

Гэтыя апісаныя з'явішчы ў школах Смалевіцкага раёна стаюць усёмі зразумелымі, калі азнаёмімся з сацыяльным творам некаторых настаўнікаў.

Загадчык авангарскай школы **Гаховіч** — сын службы рэлігійнага

культы; настаўнік верхнянскай школы **Булаўка** — былы афіцэр; настаўніца забалоцкай пяноўнай сярэдняй школы **Лазарэва** — дачка службы рэлігійнага культу; настаўнік сучаснай школы **Драздоўскі**, прывіваўшы дзецям рэлігійныя погляды — былы кулак; загадчык першамайскай школы — сын жандара і т. д.

Чым тлумачыцца ўсё гэта? Перш за ўсё тым, што раённымі арганізацыямі не кіруюць школам, пакінулі гэты адказнейшы ўчастак па-за ўвагай.

РК ВП(б)Б, ускрыўшы праявы кулацкай прапаганды ў пятровіцкай і сухочскай школах, абмежавалі зважэнне з работы загадчыка райАНА **Гарбачэнка**, і па гэтым падліку сваю місію скончылі. А застаўшыся ў школах раёна астатні кулацкага ахвосця твораць свае гнусныя справы.

У. МІНІЧ. і Я. ПРЫМІЧОУ.

### АД РЭДАКЦЫІ.

Змяшчаючы пісьмо тт. **Мініча** і **Прымічова**, «Звязда» адзначае, што факты, прыведзеныя ў ім, не з'яўляюцца. Аналагічныя пісьмы паступілі з **Прылепскага** і **Смалевіцкага** сельсаветаў.

Гэта сведчыць аб тым, што **Смалевіцкі** РК і РВК не ўлічылі ўважліва **Пятровіцкай** справы, не зрабілі для сябе ніякіх вывадаў з агляду пісем «**Больш** класавай пільнасці ў падборы настаўнікаў» («Звязда» ад 15 снежня), не прынялі рашучых захадаў, каб ачысціць школы ад класава-чужых элементаў, якія імкнуцца дыскредытаваць савецкую школу.

«Звязда» чакае, што Наркомасветы прыме рад рашучых мер да паліпшэння работы **смалевіцкіх** школ.

УПАУНАВАЖАНАМУ НК СУВЯЗІ  
Т. ВАЛОДЗЬКА

А ЧАЧЭРСКАЯ ПОШТА  
МАУЧЫЦЬ...

(ПІСЬМО СТУДЭНТА)

СТАРШЫНЯ БЯЛЫНІКАГА  
РАЙСАЮЗА тав. ГУСАКОВУ

ГАНДЛЯРУ НЕ МЕСЦА У  
СЕЛЬПО

(ПІСЬМО НАСТАЎНІКА)

Пісьмо Полашанае панітовае згэна... Скарочаныя пачатковыя скар...

ком не пагубаўся забяспечыць выважкі іх, у выніку—школа не апаляеца, заняты зрываюцца.

У такім жа становішчы, як па ведамляе т. Дужкін, знаходзіцца і біягомльскае калгаснае школа. Краўнімі гэтага рабна ўмудрыліся

аб лобовым вырошчванні задраў павінна стаць праграмай работы ўсіх райкомаў партыі, райвыканкомаў і краўнікоў МТС з тым, каб забяспечыць калгасную вытворчасць класава-вытрыманымі, дзелавымі кадрамі.

### УСЕ СІЛЫ НА ЗАВЯРШЭННЕ ГАДАВОЙ ПРАГРАМЫ ЗАГАТОВКІ І ВЫВАЖКІ ЛЕСУ

(Адназ трэста Лесбел на перадавы артыкул «Звязды» ад 26 снежня м. г.)

Трест Лесбел поўнасьцю падвараджае правільнасць матэрыялу, змешчанага ў перадавай газеты «Звязда» № 289 (5122).

За дапушчаныя агіднасці ў рабоце і як няздолёўныя мабілізаваць масы на выкананне плана лесу зняты з працы: дырэктар Лепельскага леспрамгаса **Нікельны**, аддан загад аб зняцці з працы і аддачы пад суд дырэктара Гаўскага леспрамгаса **Мухаева**.

Для ліквідацыі прарыву ў адстаючых леспрамгасах, завяршэння плана IV квартала і падрыхтоўкі да новага гаспадарчага года на месцы пасланы 10 аказных работнікаў.

За парушэнне ўстаноўленага парадку зак.пачэння дагавароў загадам на трэсту накладзены адміністрацыйныя спагнанні на ды-

рэктароў: Ельскага леспрамгаса **Фінкельштэйна**, Лельчыцкага — **Паўлоўскага**, Нараўлянскага — **Навіцкага** і Чачэрскага — **Эльперына**.

За дапушчаныя агіднасці ў рабоце і надбайныя адносіны да машын зняты з работы і адданы пад суд: па рэчыцкай аўтабазе нач. базы **Бабій**, механік базы і два шоферы; па бабруйскай—механік базы; па случкай—прыцягнут да судовай адказнасці шофер. Накладзена адміністрацыйнае спагнанне на дырэктароў Бабруйскага і Рэчыцкага леспрамгасаў, нач. аўтабазы Бабруйскага леспрамгаса і нам. дырэктара Слуцкага леспрамгаса.

Нам. дырэктара трэста **ЛУНСКІ**.

проц. і бульбы — 63,5 проц.

У калгасе «Чырвоны дзень», Мазалаўскага сельсавета (старшыня калгаса Семчанка) у пасенныя фонды не засыпана ні аднаго грама. Памяшканне, куды трэба засыпаць пасенне, заражана клішчом. Аб дэзінфекцыі яго

### ЯШЧЭ РАЗ АБ ПАКУТАХ ПРЫГАРАДНЫХ ПАСАЖЫРАЎ

З Менска штодзённа ўходзяць 6 прыгарадных паяздоў—на **Пу-хавічы, Радашковічы, Негарэлае і Барысаў**. Дзесяткі соцень рабочых, калгаснікаў і ваеннаслужачых карыстаюцца паслугамі прыгарадных зносін. Скаргаў гэтых пасажыраў няма канца. **Скардзяца на грубасць абслугоўваючага персанала, на антысанітарную, на адсутнасць святла ў вагонах і т. д.**

Аб пакутах пасажыраў прыгарадных зносін «Звязда» пісала не раз. Гісторыя паўтараецца і цяпер. У Менску няма прыгараднага вакзала. База знаходзіцца на вуліцы і людзям прыходзіцца чакаючы адыходу поезда і атрымання білета, гадзінамі прастойваць на марозе. Вагоны сістэматычна не звятляюцца, не ацяпляюцца, не чысцяцца. Цёмна, холадна і брудна.

Хто вінават? На-ранейшаму, па-

воыкладзі і высокімі якасці.

Аб сапраўднай якасці заапа-нага пасення райземадзел мае вельмі малое ўздзеянне. З 209 калгасаў у пасенную лабараторыю праслалі пробы пасення толькі 50. Але правёрка паваі і гэтых проб паказвае, што засы-

чынаюцца вышукванні розных аб-ектыўных прычын, узвальняючы віны на катосці. Начальнік пассажырскай станцыі Менск тав. **Капусцін** лічыць, што ва ўсім вінават начальнік вагоннага ўчастка **Вальніскі**. Сапраўды, вагоны ўчастак прыгарадных паяздоў лічыць апошняй справай. Вось ужо чатыры месяцы, як «адастаюць» і ніяк не могуць дастаць пекалькі кілограмаў свечак для асвятлення вагонаў. Пытанне «ўгадзяецца» з адзінаю слабжэння кіраўніцтва дарогі.

Вагоны ўчастак абавязан утрымліваць прыгарадныя паязды ва ўзорным парадку. Аднак, абяз-лічка дае сябе адчуваць больш чым дзе-б там ні было. Да паяздоў не прымацаваны спецыяльныя брыгады. Суправаджаюць брыгады па «назначэнню». Новыя людзі запікаўлены толькі ў тым, каб зрабіць маршрут. Іх ніхто не пра-

цуюць з цяжкімі нагрукімі. Райземадзел толькі яшчэ думае аргавіаваць абызы на ачысцы пасення.

У радзе калгасаў раёна зярно заражана клішчом.

АНЕТ.

ігна Чачэрскага аддзела сувязі 2 ліпеня мне выслалі 87 руб. на зар-рас: Менск, Вышэйшы педінсты-тут.

Аднак, тропай гэтых я не атры-маў і па сёння. На працягу 4 ме-сяцаў шлю заявы ў чачэрскаю пошту аб прысылцы мне тропай, але не атрымаў ніводнага адказу.

Бюракраты з чачэрскай пошты не лічаць сваім абавязкам адшу-каць і звярнуць тропы адрасату.

**І. МУДРОУСКІ.**

по (Бялыніцкі раён) працеу былы гавдляр **М. Рыгер**. Да 1927 г. ён трымаў абаю ўласную браму.

Рыгер сістэматычна зрывае нар-малінае снабжэнне пас прадуктамі. 4 месяцы мы нічога не атрымалі за выключэннем 12 кілограмаў му-кі.

Не месца Рыгеру ў сельпо.

**Я. КЛЮЛЬКО, В. САПАТАУ, ГА-РЭЦКІ.**

### ВЫСЯЛЕННЕ У АДМІН СТРАЦЫЙНЫМ ПАРАДКУ

Дырэктар петрыкоўскай узорнай школы **Лявато З. І.** выкінуў са школьнай бібліятэкі тэоры такіх класікаў, як **Пушкін, Лермантаў, Грыбаедаў, Фанвізін, Некрасаў, Ча-хаў, Гомер, Гэтэ, Байрон і іншых.**



Па слядах выступленняў «Звязды»

### «ПРА ЛАЗНЮ, ЯКУЮ НЕЛЬГА НАВЕДВАЦЬ»

Пад такім загаловам у «Звяздзе» ад 21 снежня мінулага года тав. **Рузаў** пісаў, што ў Менску на Чар-вельскім тракце № 54 ляліва: ад-крылася новая лазня, якая адрозні-ваецца ад іншых тым, што ўсталя-ваны астапоўны аўтабусаў калі лазні на Серабранцы. Астаноўка аўтабусаў уведзена з 23 снежня м. г.

ходзіцца на ўскраіне, дзе няма трамвайнай лініі і зусім не па-дажджак аўтабусаў рух.

Ізрайльям Менскага горавета па-ведамляе, што трамвайнаму трэсту дана распараджэнне ўсталяваць астапоўны аўтабусаў калі лазні на Серабранцы. Астаноўка аўтабусаў уведзена з 23 снежня м. г.

### УЙМІЕ МІЛІЦЫЙСКІХ САМАДУРАУ

Пад такім заглаўкам «Звязда» 11 снежня амясціла пісьмо настаў-ніцы **Бяльковай** аб беспадарункім захопе яе кватэры інспектарам случкай міліцыі **Бародзічам**.

Служкі РВК паведамляе, што фак-

ты апаважваюць сапраўднасці. На-чальнік райаддзела прапановаў ін-спектару **Бародзічу** аддаць кватэ-ру і перадаць яе настаўніцы **Бяльковай**. За самавольныя дзеянні **Бародзічу** пастаўлена на від.

### Маленькі консул і яго вялікія гаспадары

2 студзеня савецкага паўпрэда ў Лондане тав. **Майскага** наведвала ўстаўца генсевета англійскіх **Лонданаў і выканкома лейба-рыскай партыі**. Дэлегацыя з'яві-лася к тав. **Майскаму** пасля доўгай кампаніі, якую разам з усім бур-жуазным друкам праводзіць і ан-глійскі буржуазны друк у сувязі з расстрэлам тэрарыстаў па прыга-ворах вяснянай калегіі Вярхоўнага суда СССР. Орган лейбарыскай партыі «Дэйлі геральд» прымае ў гэтай антысавецкай кампаніі па-сільны ўдзел.

Тав. **Майскі** прыліва і грунтоў-на растлумачыў прадстаўнікам лейбарыстаў сапраўднае становішча рэчаў. Паўпрэд Савецкага Саюза ўказаў на наступныя факты, да-кладнасць якіх неабвержна ўста-ноўлена судовым следствам і пры-знаннем саміх асуджаных. Асобы, расстраляныя па прыговорах савецкага суда, падрыхтоўвалі тэрары-стычныя акты супроць прадстаў-нікоў савецкай улады. **Нікалаеў** і яго суўдзельнікі падрыхтавалі і ажыц-ваілі забойства тав. **Кірава**. Кон-тррэвалюцыйныя тэрарысты прына-дзілі і тым, што яны звязаны з тымі імперыялістычнымі дзяржава-мі, якія ў сучасных умовах лічаць палітычныя забойствы адным са спосабаў ажыццяўлення сваіх імпе-рыялістычных мэт.

Указваючы на гэтыя факты, тав. **Майскі** з дэмаў падаставіў мог-шазань адзіненне на поведы

лейбарыскай пратэстаў супроць расстрэду тэрарыстаў.

Правадыры лейбарыстаў зусім не вырашаюць думкі англійскіх рэ-валюцыйных рабочых. Аб настроі ра-бочых можна меркаваць па рэза-люцыі, прынятай на вялікім мас-шывым мітынгу ў Шордзічы. Рэзолю-цыя публікуецца сёння ў «Прав-де», і з яе відаць, што перадавыя рабочыя Англіі далка адбраюць «рэвалюцыйны абарончыя меры, прынятыя савецкім урадам пасля зверскага забойства т. **Кірава**, для таго, каб выкараніць контррэвалю-цыйны тэрор у Савецкім Саюзе».

Лейбарысцкім правадырам няма, аднак, справы да думкі рабочых, як «Дэйлі геральд» няма справы да неабвержных доказаў, якія ўста-наўляюць віну расстраляных тэра-рыстаў. Орган лейбарыстаў прадаў-жае старанна і не смяюцца пера-рад самымі грубымі і злоснымі ан-тысавецкімі выпадкамі, старанна і ўпарты ігнаруючы факты.

Між тым савецкі суд устаноўіў не толькі вінунасьць расстраляных контррэвалюцыйных тэрарыстаў, ён устаноўіў тымсама іх зямжныя сувязі. Як ужо ведае чытач, кон-сул адной маленькай краіны ў Ле-нінградзе адклікаў сваім урадам, як скампраметаваны суўдзельнік у падрыхтоўцы забойства тав. **Кіра-ва**. Як відаць з апушчанага ўчо-ра ў «Правде» паведамлення, пас-ланнік гэтай маленькай краіны а-пабіўся з студзеня ў Народным

Камісарыяце замежных спраў з следным матэрыялам (паказанні самота **Нікалаева**), а тымсама з адпаведнай часткай стэнаграмы су-довага працэсу, дзе дакладна ўста-ноўлена сувязь адкліканага пя-пер консула з контррэвалюцыйнай тэрарыстычнай арганізацыяй у Бел-градзе.

Устаноўлена, што консул гэтай маленькай краіны не проста пад-трымліваў сувязі з контррэвалю-цыйнымі тэрарыстамі-забойцамі т. **Кірава**, але аказваў ім матэрыяль-ную дапамогу: даваў грошы, абя-цаў аблягчыць ушкіканне тэрары-стаў за граніцу. Усё гэта рабілася, як устаноўлена судовым следствам і пацверджана самімі абвінавачанымі, у метах дэзарганізацыі нашай краіны, у метах падрыхтоўкі ваі-ны супроць Савецкага Саюза.

Калі ўсё гэта было даказана, ура-ду гэтай маленькай краіны нічога не астаалося зрабіць, як адклікаць свайго консула ў Ленінградзе з межаў Савецкага Саюза. Такавы факты.

Чытач можа запытацца: як маг-ла маленькая дзяржава падрыхтоў-ваць ваіну супроць такой вялікай і моцнай краіны як СССР? Падоб-нае запытанне мела-б толькі тады сабе, калі-б можна было дапусціць, што тая ці іншая маленькая краі-на аддзелена ад сучасных імперыялі-стычных краіў імперыяліскай кі-таўскай сцяной. У тым-це і справа, што гэта не так. Пытанне гэта не

такое простае, каб ад яго можна было адмахицца пасур'ёзнымі ар-гументамі. Асабліва, калі дапо-сіць, што за сціпою маленькай дзяржавы ў даным выпадку стаіць другая дзяржава, вялікая і моцная, якая лічыць сваёй «святчанай мі-сіяй» ваіну супроць СССР і рых-туецца к гвалтоўнаму змяненню сучасных дзяржаўных граніц у Еў-ропе. У гэтым сутнасць усёй спра-вы.

Ні для кога не сакрэт, што ан-тысавецкія тэрарысты за апошнія гады скапаляюцца імяна ў тых еў-рапейскіх цэнтрах, дзе ім аказваецца найбольшая садзейнасць і аба-рона. Гэтыя цэнтры знаходзяцца ў тых краінах, якія марашч папра-віць свае кепскія справы за кошт СССР.

Указам, да рэчы, у гэтай сувязі на наступныя дзённы на першы погляд «судавенні». Як вядома з абвінавачанага заключэння па спра-ве контррэвалюцыйнай тэрарыстыч-най групы ў Ленінградзе, **Нікалаеў** загадоваў рад «дакументаў», у якіх стараўся паказаць сваё азначэнне, як «акт асабістага адчаю». Такім імяна чынам меркавалася схваць сляды злачынства і яго суўдзель-нікаў. **Нікалаеў** прызваў у часе след-ства хлусліваць і вымышляць гэтай версіі, створанай па ўгад-ненню з членамі тэрарыстычнай групы. І вось цікава адзначыць, што такую-ж дакладна падобную запліў і германскі друк, які швер-дзіў: «**Нікалаеў** дзейнічаў па аса-бістым матывах».

Другое супадзенне. У лістападзе

мінулага года белгвардзейскі лі-сток «За Россию», які выдасца ў Белградзе, проста ўказаў: «трэба ўбраць **Кірава** ў Ленінградзе» і за-клікаў да забойстваў другіх прад-стаўнікоў савецкай улады і права-дыроў нашай партыі. У тым жа лістападзе берлінскі белгвардзей-скі лісток «Новое слово» перадру-каваў гэтыя заклікі «За Россию», падкрэсліваючы сваю поўную згоду з імі. Што гэта — толькі літара-турныя сувязі? Не, гэта адна і тая-ж лінія. Берлін ініцыяваў у Белград, асведмляючы чытачоў «Нового слова» «перадрукам» тэра-рыстычных заклікаў. Гэта станові-цца яшчэ больш відавочным, калі ўспомніць, што пісала ў наступным нумары (№ 16) «Новое слово» пас-ля забойства тав. **Кірава**:

«Ракавым выпікам замаху з'яў-ляецца не толькі выхад са строю палітычнай фігуры, але і поўнае амяшчэнне карт палітычных ігра-коў і крушэнне ўсёй старанна і прыліва задуманай, дыпламатычна задуманай ігры».

Вось на што спадзяваліся нахмі-шчелі контррэвалюцыйных тэрары-стаў.

Фаніска-белгвардзейская газетка выбалтала тое, аб чым яе гаспадары лічылі за лепшае ўмоў-ваць.

Так абстаіць справа з міжнарод-нымі сувязямі тэрарыстаў, якія вы-конвалі заданне саміх злачыхых ворагаў Савецкага Саюза, якія рых-тулі супроць яго ваіну. Тымсама факты, якія абварагаюць паклёпніц-кія вымыслы антысавецкага друку. Факты — упарты рэч.

(«ПРАВДА»).

### У ЭКАНАМІЧНЫМ СОВЕЦЕ БССР

#### Аб ходзе выканання плана шэрсцепаставак

Не глядзячы на тая дырэктыву ЦК КП(б)Б і СНК БССР аб пэсб-ходнасці забеспячэння поўнага выканання плана 1934 года па шэрсцепаставаках — старшынні рады РВК і іх намеснікі па загадоўках не арабілі з гэтых дырэктыву адпаведных вывадаў і не дабіліся належна пералому. У рэзультате план абавязковай пастаўкі дзяржаве шэрсці па БССР па 10 снежня выкапан толькі на 63,3 проц.

У некаторых сельсоветах Талачынскага раёна выяўлена ўтойванне палогоў і на гэту жывёлу не даведаны абавязальствы. У Жыткавіцкім, Чашніцкім раёнах не скончана перадача абавязальстваў па паярку. У Дубровенскім раёне райвыканкам самавольна знізіў устаноўлены СНК БССР планы шэрсцепаставак.

Гэтымі планамі пытанне аб выкананні плана шэрсцепаставак было разглядаана па пасаджэнні Эканомсовета Беларусі.

Эканомсовета абвясцілі суровыя вымовы былому нам. старшынні

Дубровенскага РВК тав. Платаісу і дырэктару райзага Жыгачкаму за самавольнае зніжэнне плана абавязковай пастаўкі шэрсці і зрыў выканання плана; намесніку старшынні Талачынскага РВК Чэрнікаву і дырэктару райзага Яўменаву — за своечасовае ўлучэнне абавязальстваў па паярку, невыўтленне ўтоса палогоў і зрыў выканання плана шэрсцепаставак; нам. старшынні Рэчыцкага РВК Хопчыну і загадчыку райканторы Арановічу за адсутнасць канкрэтнага кіраўніцтва сельсоветаў у рабоце па абавязковай пастаўцы шэрсці. Абвешчаны таксама суровыя вымовы нам. старшынні РВК Савіцкаму, дырэктару райзага Грышкевічу Жыткавіцкага раёна і дырэктару райзага Чашніцкага раёна Левіну.

Разам з гэтым Эканомсовет указаў дырэктару Белгассырваіны тав. Эйманасу па пэсб-ходнасці ім паставак СНК аб своечасовым прадастаўленні заключных вестак па ўлучэнню абавязальстваў па паярку і забеспячэнню выканання плана

шэрсцепаставак і паярэдзіў, што калі гэтыя памылкі да 1-га снежня не будуць выпраўлены — да яго будзе прыняты больш суровыя меры спаганяння.

Адзначаючы, што з боку ўпаўнаважанага Камзга СНК СССР па БССР не было прадумана дастатковай настойлівасці ў правільным правядзенні паставак урада аб урочэнні абавязальстваў і не ажыццяўляўся належны кантроль за своечасовым і правільным абавязальстваў шэрсцепаставак, Эканомсовет абавязаў ўпаўнаважанага Камзга СССР па БССР тав. Гваздецкага ўзмацніць работу па кантролю за абавязковымі паставак шэрсці, сістэматычна правяраючы гэту работу па асобных раёнах.

Апрача таго, прапанавана ўсім РВК, асабліва Талачынскаму, Дубровенскаму і Рэчыцкаму, неадкладна правесці правільнасць урочэння абавязальстваў па шэрсцепаставаках і выправіць памылкі, якія ў гэтым пытанні ёсць.

#### Аб ходзе рамонт трактароў

На пасаджэнні Эканомсовета БССР было разглядаана таксама пытанне аб ходзе рамонт трактароў.

У рэзультате бяспрынасці дырэктара тав. Суворава, Гомельскай машынатрактарнай майстэрні энэхользіца ў глыбокім прарыве. За кастрычнік МТМ не вывучыла з рамонт шасці матораў. У лістапада-ж замест 7-мі трактароў і 23-х матораў адрамантавана толькі 5 трактароў і 9 матораў.

Маторы, якія падлягаюць сярэдняму рамонт, майстэрня адбіла да капітальнага. Гэным для рамонт дэфіцытныя дэталі (галенчатыя валы, шаражыны і ролікавыя падшыпнікі) выбракуваліся якаясьці рамонт велікім зніжэннем з вышэйшых з рамонт 5 матораў здала ў паўторы рамонт.

Сарван план рамонт трактароў па Большэвіцкай (Менск) і Быхаўскай машынатрактарных станцыях.

Большэвіцкай МТС, якая да 15 снежня павінна была адрамантаваць 10 трактароў, не адрамантавала ніводнага, а Быхаўская з 5-ці адрамантавала толькі 1.

Па ўсіх узказаных майстэрнях не арганізавана належным чынам работа. Да брыгад не даведаны нормы выпрацоўкі, адсутнічаюць інструменты (Большэвіцкай МТС).

За зрыў выканання паставак ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 10 лістапада 1934 г. аб рамонт трактароў, за праўдзене антывыражэнных тэмплічый, — выбракута голны дэфіцытных дэталей і шлоб-ражасны рамонт трактароў, — Эканомсовет паставаў дырэктара Гомельскай МТМ тав. Суворава зняць з работы.

Разам з гэтым Эканомсовет паярэдзіў дырэктару Большэвіцкай МТС тав. Кветняна і Быхаўскай тав. Бурана, што калі яны не ўначаліць справу рамонт трактароў, не выправіць дапушчаных памы-

лак і не забяспечыць выканання паставак рамонт у вызначаныя тэрміны, — да іх будзе прыняты суровыя меры пакарання.

Апрача таго, Эканомсовет абавязаў дырэктару МТС па працягу пачаць дзеянні прывесці ў належны парадак майстэрні, забяспечыць іх апаратам, інструментамі, працішажарным інвентаром і стварыць належны матэрыяльна-бытавы ўмовы для трактарыстаў, занятых па рамонт, даўшы ім да іх норм выпрацоўкі і ўсіх рабочых перавышы на алезліччыну.

Эканомсовет таксама абавязаў дырэктара канторы Ватазалчэскабт тав. Будніка забяспечыць завоє вострадэфіцытных матэрыялаў для рамонт трактароў «Фардон-пуплавец», а НКЗ БССР — забяспечыць тэхнічны кантроль і кіраўніцтва рамонт трактароў і сельгаспадарчых машын, звярнуўшы асабліваю ўвагу на якасць рамонт.

### АБ ЗМЕНЕ арт. 144 КРЫМІНАЛЬНАГА КОДЕКСА БССР

#### ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА І СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР

У адпаведнасці з паставак ЦК і СНК СССР ад 27 кастрычніка 1934 г. «Аб забароне пасаваў ошійнага маку і індыйскіх канпель» (З. З. СССР 1934 г., № 56, арт. 422) Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісараў БССР паставаўляюць запісаць арт. 144 Крымінальнага Кодекса БССР у наступнай редакцыі:

«144. а) Выраб, захаванне, купля для збыту або збыт атруты і мацнадзейных матэрыялаў асобамі, якія не маюць спецыяльнага дазволу, а таксама асобамі, якія маюць такі дазвол, але парушаюць устаноўленыя правілы, выклікаюць штраф да адной тысячы рублёў або пазбаўленне волі да аднаго года з канфіскацыяй ва ўсіх выпадках такіх атрут і матэрыялаў;

б) пасаваў ошійнага маку і індыйскіх канпель без адпаведнага на гэта дазволу зямельных органаў выклікае — штраф да адной тысячы рублёў або пазбаўленне волі да аднаго года з канфіскацыяй ва ўсіх выпадках гэтых пасаваў».

Старшынні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЧАРВЯКОУ, Нам. старшынні Совета Народных Камісараў БССР А. СААК'ЯН, Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР М. ЛЯУКОУ, 3 студзеня 1935 г. г. Менск.

Старшынні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЧАРВЯКОУ, Нам. старшынні Совета Народных Камісараў БССР А. СААК'ЯН, Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР М. ЛЯУКОУ, 3 студзеня 1935 г. г. Менск.

### ШАХМАТНА-ШАШАЧНЫ МАТЧ БССР — ЗАХОДНЯЯ ВОБЛАС'Ь

Першая сустрэча адбылася ўчора, у клубе імя Сталіна. Гра закончылася на карысць каманды БССР, якая па шахках выйграла тры партыі (дзве нічы); па шахматах — 5 партый (дзве нічы). Тры партыі адкладзены з перавагай для іграючых БССР.

Другая сустрэча сёння, у 11 гадзін дня, у клубе імя Сталіна.

### АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. НЕЙШТАТА 3. Д. ПЕРШЫМ НАМЕСНІКАМ НАРНОМА АХОВЫ ЗДАОУ'Я БССР

#### ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА БССР

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР паставаўляе:

Назначыць тав. Найштата Эмануіла Давідавіча, першым намеснікам народнага камісара аховы здароўя БССР.

Старшынні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЧАРВЯКОУ.

Секратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР М. ЛЯУКОУ.

4 студзеня 1935 г. г. Менск, Дом урада.

### Папраўка

Ва ўтарашнім нумары «Звязды» у тэлеграме з Царыцына ад 4 жніўня 1918 года і. Сталіна Леўну другі пункт трэба чытаць:


«Казацкім складам войск Міронава. Казацкія часці, імяючы сябе совецкімі, не могуць, не хочуць весці рашучую барадбу з казацкай контррэвалюцыяй, хоць яны палкамі пераходзілі на бок Міронава. Казакі пераходзілі к Міронаву для таго, каб атрымаць зброю, на месцы-ж пазнаёміцца з размяшчэннем нашых часцей і потым увесці за сабой у бок Краснова целыя, палкі. Міронаў тры разы быў акружан казакамі, бо яны ведалі ўсю надваготную Міронаўскага ўчастка і, натуральна, разбілі яго на-галаву».

### Шахматы і шашкі


#### Пад рэдакцыяй А. А. КАСПЕРСКАГА

3 партыі Ліліенталь — Капабланка

(Пасля 19 хода чорных) (заключнае становішча)



Апошні ход Капабланкі (Ф4:е4)



(Капабланка здаўся)

Партыя іграна на міжнародным турніры ў Гестінге (Англія) і студзеня 1935 г.

Бел. Ліліенталь (Венгрыя), чорн. Капабланка.

1. d2—d4, Kg8—f6; 2. c2—c4, e7—e6; 3. Kk1—c3, Cf8—b4; 4. a2—a3, Cb4:c3; 5. b2:c3, b7—b6; 6. f2—f3, d7—d5; 7. Cc1—g5, h7—h6; 8. Cg5—h4, Cc8—a6; 9. e2—e4, Ca6:c4; 10. Cf1:c4, d5:c4; 11. Fd1—a4+, Fd8—d7; 12. Fa4:c4, Fd7—c6; 13. Fc4—d3, Kk8—d7; 14. Kg1—e2, La8—d8; 15. 0—0, a7—a5; 16. Fd3—c2, Fc6—c4; 17. f3—f4, Ld8—c8; 18. f4—f5, e6—e5; 19. d4:e5! Fc4:e4

(гл. дыяграму) 20. e5:f6! Fc4:c2; 21. f6:g7, Lk8—g8; 22. Ke2—d4, Fc2—e4 (Калі 22...Fc3, то La1—e1+Ke5; Le5+; Kp7, Le7+ Kp6 to Kk5+ і выйграюць) 23. La1—e1, Kd7—c5; 24. Le1:e4+ Kc5:e4; 25. Lf1—e1; Lg8:g7; 26. Le1:e4+Капабланка здаўся (магло паследваць 26... Kp7, 27. Ch4—f6, Lg7—h7; 28. Le4—e7+ Kp7—d6; 29. Kd4—b5+ Kp6—d5, Kk5—c7+; Калі-ж Kp6—c5 to Kk5—a7 і Le7:c7+ з рашучай перамогай). Добра выкарыстана Ліліенталь слабая ігра Капабланкі.

### ПАВЕДАМЛЕННЕ ФІЗКУЛЬТУРНАЕ СВЯТА

9 студзеня ў 6 гадзін вечара ў лямпінскім Юрэйскага дзяржаўнага тэатра адбудзецца пленум Менгорсовета, на якім стаць даклад аб задачах упаўнаважанага Камісіі Савецкага Кантроля пры СНК СССР па БССР і ўдзеле секцый советаў у гэтай рабоце.

Актыўна бюро скаргаў упаўнаважанага КСК прысутнасць абавязкова.

Білеты на пленум атрымаць у бюро скаргаў упаўнаважанага КСК (4-ты паверх, 469 пакой).

Заг. бюро скаргаў уп. КСК па БССР ПРУСАКОВА.

Свята па менскім стадыёне «Дынамо» адбудзецца вылікае фізкультурнае свята, прысвечанае фінішу менскага куста ўсебеларускай эўжанічнай лыжняй эстафеты, прысвечанай XI з'езду советаў БССР.

Праграма свята прадугледжвае сустрэчу кааператываў і свабодна-твы майстэрні і лепшых конькабежцаў Менска ў забегох на 100, 500, 1000 і 3000 метраў.

Нам. адзнак. рэдактара А. ДЖЭЛЮН.

Гукавы кіно-тэатр Чырвоная Зорка

Мно-джаз-камедыя

**Вясёлыя рэбаты**

---

Гукавы кіно-тэатр «Пралетарый»

Мастацкі гукавы фільм

**Апошні маскарад**

---

Кіно «Інтернацыянал»

Савецкі мастацкі фільм

**Законы шторма**

---

Кіно «Спартак»

Ускладні прыгодніцкі фільм

**СЕВІЛЬ**

у 8 частках

**ПАСТАНОВА № 18**

прэзідыума Менскага гарадскога савета ад 21-XII-1934 г.

**„Аб правядзенні на тэрыторыі г. Менска мясцовых падаткаў і збораў у 1935 г.“**

На падставе арт. 17-18 «Палажэння пра мясцовыя фінансы БССР», зацверджанага 23-IX 1928 г. (З. З. БССР за 1928 г., № 33), і дзейных змен, устаноўленых ЦК і СНК БССР, горсовет ПASTANAУЛЯЕ:

Устанавіць на тэрыторыі г. Менска на 1935 г. наступныя падаткі і зборы:

1. ПАДАТАК З БУДЫНКАУ.

Падаткам з будынкаў абкладаюцца жылыя дамы, фабрыкі, заводы, сіндкаты, гандлёвыя памяшканні і ўсякія іншыя будынкі і пабудовы разам з абслугоўваючымі іх будынкамі, якія знаходзяцца ў карыстанні, або ўладанні прадпрыемстваў, устаноў, кааперацыйных арганізацый і

Паназаныя стаўні зямельнай рэнты змяншаюцца:

а) для дзяржаўных устаноў, дзяржаўна-гандлёвых прадпрыемстваў і кааперацыйных арганізацый, а таксама для рабочых і служачых на 25 проц;

б) для зямель, занятых агародамі і садамі садова-гародніх таварстваў, арцелай, калектываў і інш. кааперацыйных арганізацый — на 50 проц;

в) для зямель, занятых агародамі і садамі прыватных асоб, якія рэалізуюць прадукцыю, вырашчаную на гэтых землях, поўнасоцо паводле дагавора праз кааператывы або дзяржаўныя органы — на 15 проц;

г) для зямель, на якіх разводзяцца новыя пладовыя сады з захаваннем норм і правіл Народнага камісарыята земляробства ў першыя пяць гадоў, пачынаючы з дня пасады дрэў. — на 50 проц;

Ад уплаты зямельнай рэнты вызваляюцца наступныя зямельныя ўчасткі:

а) сельгаспадарчага карыстання, даход ад якіх павінен абкладацца сельгаспадарчым падаткам;

б) пад будынкамі (з належачымі да іх дваровымі месцамі), занятымі дзяржаўнымі ўстановамі і прадпрыемствамі, якія знаходзяцца па агульна-дзяржаўным і мясцовым бюджэце, калі гэтыя будынкі і землі не скарыстоўваюцца праз аладу ў маём;

пацы білета, апрача відовішчаў і забаў, пералічаных у артыкуле 49 Палажэння пра мясцовыя фінансы БССР (З. З. БССР, 1931 г., № 83).

З відовішчаў і забаў у залежнасці ад іх віды ўстанавіць наступныя стаўні падатку:

а) з відовішчаў, якія маюць аплатавы характар, пажыткова-асветнае і навуковае паказальнае значэнне. — 5 проц. з цаны білетаў;

б) з сімфанічных выкананняў, драматычных, оперных (у тым ліку і камедыяна-опера), балетных тэатраў, кіно-тэатраў, мастацкіх і інш. выставак — 10 проц. ад цаны білетаў;

в) з канцэртаў, літаратурных і музычных вечароў і рэвіўнікаў — 15 проц. ад цаны білетаў;

г) з спартыўных спаборніцтваў, шэркаў, механічных тэатраў і ўсіх іншых відовішчаў, якія не падыходзяць ні пад адно з відовішчаў, паказаных гэтым артыкулам, — 20 проц. з цаны білетаў;

д) з відовішчаў лёгкага жанру (аперэты, кабарэ, лёгкія камедыі і фарсы) — 40 проц. з цаны білетаў;

е) з відовішчаў лёгкага жанра з столкамі, таксама маскаралды, сьпеці — 60 проц. з цаны білетаў.

З агульнай сумы падатку з відовішчаў і забаў залічваюцца 66 проц. у мясцовы бюджэт, а 45 проц. у ЦК Чырвонага крыжа БССР.

Гэтыя разлікі робяцца адпаведна Дзяржаўнага пры наступленні

Даводзіцца да ведама кліенту ры.  
з 7-га студзеня г.г.,  
белкавтора ДЗЯРЖБАНКА,  
СЕЛЬГАСБАНКА,  
УСЕКАБАНКА,  
ПРОМБАНКА і  
КОМБАНКА

пачынаюць  
работу з 10 годз. раніцы  
УСЕБЕЛКАТОРА ДЗЯРЖБАНКА  
БЕЛКАТОРА СЕЛЬГАСБАНКА  
БЕЛКАТОРА УСЕКАБАНКА  
БЕЛКАТОРА ПРОМБАНКА  
БЕЛКАТОРА КОМБАНКА.

### МЕНРАЙЗАГ

Даводзіць да ведама ўсіх калгасяў  
і ЛПСНІКАУ, СОУГАСЯў і аднаасобні  
КАУ МЕНСКАГА РАЁНА,  
ШТО КАНЧАТКОВЫ

### ТЭРМІН

для атрымання грошай і вы-  
веркі ўзаемных разлікаў  
за заданыя

ЗАГАТОВКІ 1934 г.

вызначаюцца

20 студзеня 1935 г.

Пасля ўказанага тэрміну ніякія рэкла-  
мацыі прымецца НЕ БУДУЦЬ.  
МЕНРАЙЗАГ.

### Аўтарэмзавод № 7

прыступае да ремонту аўтамашынаў.  
У ремонт ад аўтагаспадарак  
прымаюцца машыны

заступных марак:  
„АМО-3“ „ЗИС“ і „ФОРД АА“ і  
аграгаты гэтых марак.

Лёгкавыя машыны ў ремонт не  
прымаюцца.

Тэрмін заключэння дагавору  
працягнут да 15 студзеня 1935 г.  
Па першаму патрабаванню аўта-  
гаспадаркам будзе выслан тыповы  
дагавор.

г. Магілёў, б. хутар Халмы,  
чыгунач. ст. Лупалава, Зах. чыг.

Панчошна-трыкатажнай арцелі  
імя Крупскай

### патрэбны:

- 1) кваліфікаваныя работніцы-панчошніцы, вязальшчыцы, а таксама і некваліфікаваныя;
- 2) майстар па фарбаванні машынаў;
- 3) механікі, ведаючыя вязальныя і трыкатажныя машыны.

саварачацца: Менск, Школьная, 6.

ПРАЎЛЕННЕ.

Украдзеную  
круглую пячатку МК  
пры ФЗВ імя Кірава  
Менск МСБ чыг. лічыць несправоднай.

прыватных асоб.  
1. Падатак з будынкаў спяганяцца ў размеры:  
а) з будынкаў дзяржаўна-прамысловых прадпрыемстваў — 0,75 проц. балансавага кошту будынкаў (без скідкі на амартызацыю);  
б) з іншых будынкаў аграмадзянскага сектара — 1 проц. балансавага кошту з будынкаў без скідкі на амартызацыю;  
в) з будынкаў дзяржаўных і ўсіх відаў кааператывных прадпрыемстваў і арганізацый, вядомых і неапрацаваных матэрыялаў мінеральнага паходжання (гліна, вапна, камень, гравій, пясок і інш.) — 0,5 проц. балансавага кошту будынка (без скідкі на амартызацыю);  
г) з будынкаў рабочых і служачых, пенсіянераў, вучняў, а таксама з ўтрыманцаў гэтых асоб — 1 проц. кошту будынкаў па страхавой або інвентарызацыйнай ацэнцы;  
д) з будынкаў, належных асобам, дэмабілізаваным выбарчых правоў па сваёй мінулае пераможнай дзейнасці, хоць-бы ў сучасны момант працуючым па найму, або з'яўляючымся саматужнікамі-аўтономай;  
е) з малітвенных будынкаў — 1 1/2 проц. кошту будынка на страхавой ацэнцы 1928-1929 г.

ж) з будынкаў, належных асобам, якія абсталяюцца паходным палаткам па роспісу № 3, або сельскагаспадарчым палаткам у індывідуальным парадку, а таксама ўтрыманцам гэтых асоб — 2 проц. страхавой або інвентарызацыйнай ацэнкі будынкаў.

Падаткам з будынкаў не абкладаюцца:  
а) будынкі, замацаваныя ў вызначаным парадку за ўстановамі, якія знаходзяцца на дзяржаўных і мясцовым бюджэтах у тых частках іх, якія заняты непасрэдна пад службовыя памяшканні гэтых устаноў;  
б) новыя жылыя будынкі не абкладаюцца на працягу 3-х год ад дня іх пабудавання, а на працягу ўсёй рэнты часу дзеяння дагавору аб правах забудовы палаткаў бярэцца ў павялічаным размеры, калі жылаб правы забудовы палаткаў складае не менш 75 проц. агульнай плошчы гэтых будынкаў.

Гэтыя льготныя нашчадка і на дабудаванне, прыбудаванні, падбудаванне і апрацоўку будынкаў з мэтай іх скарыстання для жылля:  
в) будынкі, якія належалі вайскоўцам, матарнага, рэдакцыя і нач. складу, а таксама іх сем'ям, калі гэтыя будынкі заняты непасрэдна ўказанымі асобамі і не эксплуатаюцца імі праз здачу ў наём кватэрамі ці наокупамі;  
г) будынкі, якія зробліся нягоднымі для эксплуатацыі на час перабудавання, або капітальнага рамонту;  
д) будынкі, якія належалі асобам, дэмабілізаваным і зволеным у доўгатэрміновы водпуск з Чырвонай арміі і флота, або членам іх сем'яў, не абкладаюцца падаткам на працягу аднаго года ад дня дэмабілізацыі або звальнення ў бестэрміновы водпуск, калі гэтыя будынкі не здаюцца імі ў наём;  
е) будынкі, якія належалі былым чырвоным партызанам, калі гэтыя будынкі заняты сем'ямі былых чырвоных партызан і не здаюцца ў наём;  
ж) будынкі, якія ўваходзяць у склад гаспадарак, якія павінны абсталяцца адзіным сельскагаспадарчым палаткам;

з) будынкі, якія належалі за маёмасці мясцовых саветаў.  
Тэрміны выплаты падатку з будынкаў устанавіць:  
а) для аграмадзянскага сектара — 20-II, 20-V, 20-VIII, 20-XI 1935 г. да па 25 проц. у кожны тэрмін;  
б) для рабочых, служачых, пенсіянераў, вучняў, кааператывных саматужнікаў і рамеснікаў, а таксама членаў сем'яў гэтых асоб — 25-IV 1935 г.;  
в) для ўсіх іншых платнікаў — 20-III 1935 г.

II. ЗЯМЕЛЬНАЯ РЭНТА.  
Зямельная рэнта бярэцца з забудаваных і незабудаваных зямель, якія знаходзяцца ў карыстанні ўстаноў, прадпрыемстваў, арганізацый і асоб, калі за карыстанне гэтымі зямлямі і пабудаванымі на іх будынкамі не бярэцца арэндная плата.

Стаўкі зямельнай рэнты за 1 кв. метр устанавіць у наступным размеры:

Землі занятыя					
ПАЗВА	Дзярж. прамысл. прадпрыемств. заўдаван. і незабудав.	Гандлёвымі і канторскімі памяшканнямі і складамі тавараў, апрача адрэгул.	Іншымі будынкамі, у тым ліку жылымі, рабочымі і служачым, а таксама адкрытымі складам тавараў.	Дварамі, а таксама адкрытымі складамі тавараў і прамысл. прадпр.	Гарадамі, садамі і палівамі культурам
АДЗНАЧАГА	8 к.	2 р.	45 к.	10 к.	2,5 к.
РАЁНА	7 к.	1 р. 75 к.	35 к.	8 к.	2,5 к.
	5 к.	1 р. 50 к.	20 к.	6 к.	1,5 к.

Гандлёва-жылы — 8 к.  
Жылы — 7 к.  
Рэдка-засел. — 5 к.

в) зямлі, якія знаходзяцца ў карыстанні вайскоўцаў, кадравага, рэдакцыя і нач. складу тэрміновай і бестэрміновай, або эканамічна-аграмадзянскай і вайскоўцаў сярэдняга, старшага і вышэйшага кадравага начальніцкага складу, а таксама сем'яў гэтых асоб пры ўмове, калі гэтыя будынкі, якія знаходзяцца на гэтых пляцах, не здаюцца ў наём палкам і калі зямлі сельскагаспадарчага карыстання апрацоўваюцца без ужывання наёмнай працы;  
г) пляцоў, адведзеных народзе дагавору на забудову для пабудавання жылых будынкаў, ад дня адводу пляцы да сканчэння 3-х гадовага тэрміну з дня пабудавання будынкаў;  
д) пляцоў, якія знаходзяцца ў карыстанні ўтрыманцаў органаў сацыяльнага забеспячэння і соцыяльнага страхавання, пры ўмове, калі пры апрацоўцы зямлі яны не ўжываюць наёмнай сілы і не здаюць у наём кватэры ў памішаных, якія знаходзяцца на гэтых пляцах;

е) пляцы, якія скарыстоўваюцца рабочымі, служачымі, пенсіянерамі, вучнямі і членамі іх сем'яў пад агароды, сады, сажажні і інш. ят на садзібных зямлях, так і па-за гэтымі зямлямі пры ўмове, калі асабістай крыніцай іх існавання з'яўляецца дастаянная праца па найму, а выдасяне сельскай гаспадаркі з'яўляецца дапаможнай.

Тэрміны выплаты зямельнай рэнты ўстанавіць:

- а) для аграмадзянскага сектара — 20-II, 20-V, 20-VIII і 20-XI 1935 г. па 25 проц. у кожны тэрмін;
- б) для рабочых, служачых, пенсіянераў, вучняў, кааператывных саматужнікаў і рамеснікаў, а таксама членаў сем'яў гэтых асоб — 20-IV 1935 г.;
- в) для ўсіх іншых платнікаў — 20-III 1935 г.

### III ПАДАТАК З ТРАНСПАРТНЫХ СРОДКАЎ.

Падаткам з транспартных сродкаў абкладаюцца ў прыватных асоб — вымызны і рабочыя аўтамабілі, матацыклы, матарныя лодкі, пельсі-неды, коні і іншая жывёла, якая скарыстоўваецца для вознігтва. Падатак з транспартных сродкаў бярэцца ў размеры:

- а) з кожнага коня, які скарыстоўваецца для перавозкі ў асоб, маючых непрацоўныя даходы 40 р.
- б) з кожнага рабочага коня ў год 20 руб.
- в) з кожнай сілы самарухамага аўтамабіля, або матарнага судна, прызначанага для перавозкі пасажыраў 12 руб.
- г) з кожнай сілы прыватнага аўтамабіля і матацыклаў 12 руб.
- д) з кожнага веласіпела ў год:
  - 1) для рабочых, служачых, членаў арцелей і прыраўненых да іх асоб 4 руб.
  - 2) для членаў Аўталора 3 руб.
  - 3) для іншых асоб 12 руб.

Падаткам з транспартных сродкаў не абкладаюцца:

- а) вайскоўцы кадравага, рэдакцыя і нач. складу і іх сем'яў, якія маюць аднаго коня на сям'ю і калі конь скарыстоўваецца выключна для сваёй хатняй гаспадаркі;
- б) дэмабілізаваныя і зволеныя ў бестэрміновы водпуск асобы з Чырвонай арміі і флота, або члена іх сем'яў, маючыя не больш аднаго коня на ўсю сям'ю, калі гэтыя коні не з'яўляюцца вымызнымі і скарыстоўваюцца выключна для абслугоўвання дэмабілізаваных і зволеных у бестэрміновы водпуск на працягу аднаго года ад дня звальнення ў бестэрміновы водпуск;
- в) былыя чырвоныя партызаны, маючыя не больш аднаго коня на сям'ю, калі гэты конь не з'яўляецца вымызным і скарыстоўваецца для абслугоўвання гаспадаркі сям'і былых чырвонага партызана;
- г) асобы, маючыя коней, якія ўваходзяць у склад гаспадарак, абкладаюцца адзіным сельскагаспадарчым палаткам;
- д) лясоўчы, іх памочнікі, аб'езчыкі і леснікі, якія фактычна абслугоўваюць лясоўчыя, маючыя аднаго коня на аднаго з пералічаных прадаўнікоў;
- е) вайскоўцы кадравага, рэдакцыя і начальніцкага складу і іх сем'яў, удаляючыя адным веласіпелам на сям'ю.

Тэрміны выплаты падатку з транспартных сродкаў устанавіць:

- а) за коней і іншыя віды транспартных сродкаў, якія знаходзяцца ў асоб, што займаюцца ізвозным промыслам — пры выбарцы думарных знакаў, а для іншых асоб — 20-III 1935 г.
- б) з веласіпелаў, матацыклаў і іншых — адначасова з выбаркай нумарных знакаў.

### IV. ПАДАТАК З ЖЫВЭЛЫ

Падаткам з жывёлы абкладаюцца буйныя ратавая жывёла, якая належыць прыватным асобам, апрача коней, якія абкладаюцца падаткам з транспартных сродкаў, паводле раздзела III гэтай пастановы.

Стаўкі падатку з жывёлы ўстанавіць у наступным размеры:

- а) для непрацоўных элементаў у год за адну галаву — 12 руб.
- б) для асоб, маючых даходы ад асабістай працы не па найму — 6 р.
- в) для рабочых і служачых і інш. да іх прыраўненых асоб — 4 р.
- г) падатку з жывёлы ў парадку ізгот вываляюцца ўсе асобы, калі іх рэнт падатку III гэтай пастановы, якія вываляюцца ад падатку з транспартных сродкаў.

Тэрмін выплаты падатку з жывёлы ўстанавіць:

- а) для непрацоўных элементаў — 25-V 1935 г.
- б) для рабочых, служачых і інш. асоб — 20-VI 1935 г.

### V. ПАДАТАК З НАВЕДВАЛЬНІКАЎ ПУБЛІЧНЫХ ВІДОВІШЧАЎ І ЗАБАЎ.

Падатак з публічных відовішчаў і забав бярэцца з усіх наведвальнікаў публічных відовішчаў і забав праз процантныя набавкі да

Гэтыя публічныя відовішчы і забавы аб'яўляюцца публічнымі ў выніку ўказаў уладаў у выглядзе пастановаў, якія прымаюцца ў адпаведнасці з 1, 5, 10, 15, 20 і 25 чысла кожнага месяца.

### VI. АСОБНЫ ЗБОР З РАХУНКАЎ

Асобны збор з рахункаў устанавіць у гаспадарчых, мясцовых палках, вясельных дамах, а таксама ў прадпрыемствах, дзе прадаюцца для спецыяльнага на месцы моцныя напіткі і шыва. Асобны збор бярэцца адміністрацыяй указаных прадпрыемстваў на падставе рахункаў, якія выдаюцца імі ў абавязковым парадку пры з'яўленні ў гаспадарчых асобам, або наведвальнікам рэстаранаў, шынок і кафе.

Асобны збор з сумы рахунка ўстанавіць у наступных размерах:

- а) ад 5 да 7 руб. — 5 проц.
- б) » 7 » 10 » — 8 проц.
- в) » 10 » 15 » — 10 проц.
- г) » 15 » 20 » — 12 проц.
- д) больш 20 руб. — 15 проц.

з сумы рахунка менш 5 руб. асобны збор не спяганяецца. Тэрмін унясення асобнага збору з рахункаў устанавіць 1, 5, 10, 15, 20 і 25 чысла кожнага месяца.

### VII. АД УПЛАТЫ УСІХ МЯСЦОВЫХ ПАДАТКАЎ І ЗБОРАЎ ВЫЗВАЛЯЮЦА:

Установы Чырвонага крыжа і іншыя грамадскія арганізацыі, якія ажыццяўляюць закладу, непасрэдна ўкладзеную на паказаны таварыства (апака), санаторыі, дамы адпачынку і інш. прадпрыемствы, калі прыбыток ад іх ідзе цалкам на ажыццяўленне задач, ускладзеных на гэтыя таварыствы.

Установы і прадпрыемствы аграмадзянскага сектара абавязаны за два тыдні да першага тэрміну ўплаты падатку з будынкаў і арэнды (да 5-II 1935 г.) прадставіць гортфіналізую справадачнасць аб зробленых налічэннях за маёмасць і зямлю, што знаходзіцца ў іх непасрэдным карыстанні або ўладанні.

За несвоечасовую ўплату падаткаў і збораў спаталенца пеня ва ўстаноўленым размеры з дзяржаўных і кааператывных устаноў і арганізацый — 0,1 проц. у дзень, а з прыватных асоб — 0,2 проц. у дзень.

Прадпрыемствы, установы, арганізацыі і асобы за ўтойванне аб'ектаў абсладання і за ўжывенне ад уплаты мясцовых падаткаў і збораў пачынаюцца да штрафу ў размеры да 100 руб.

Старшыня Менскага гарадскога савета Е. ЖУКОВІЧ.  
Сакратар Менскага горадсовета КАЗЛОУСКІ.

### ПЕДАГАГІЧНЫ ГАБІНЕТ ГАРАНА

(Комуністычная, 19)  
7 студзеня ў 11 г. дня ў педагогічне для настаўнікаў малодшых класаў (1, 2, 3 і 4 класаў) адбудзецца лекцыя Маскоўскага прафесара СУРЭНСКАГА на тэму: а) „Методика речевой грамоты“.  
б) „Приемы художественного чтения“.

8 студзеня ў 10 гадзін дня ў педагогічне для выкладчыкаў мовы і літаратуры старшых класаў адбудзецца лекцыя Маскоўскага прафесара СУРЭНСКАГА на тэму: а) „Методика речевой грамоты“.  
б) „Приемы художественного чтения“ (на матэрыяле праграм старэйшых класаў).

Дырэктарам школ прапануецца забяспечыць яўку настаўнікаў, педагогаў наведвальне выкладчыкаў географіі, што ў старым корпусе Універсітэцкага гарадка, пакой № 12, адбываюцца курсы для выкладчыкаў географіі ў тэхнікумах. Заняткі 10 студзеня з 9 да 3 дня і з 5 да 7 веч. Запрашаюцца выкладчыкі географіі сярэдніх школ.

Заг. гарана КУЗНЯЦОВА.  
Заг. педагога М. СЕУРУН.

### Днепра-дзвінскае кіраўніцтва рэчнага транспарта

даводзіць да ведама арганізацый, якія карыстаюцца паслугамі вольнага транспарта Днепра і яго прытокаў, што ў наступныя дні будзе забяспечана

выканання перавозак у навігацыю 1935 г.

ДДУРП прыступіла да правядзення дагаворнай кампаніі, разаслаўшы кліентуры пісьмы і праскты дагавору на перавозак з прапановай

не пазней 10 студзеня 1935 г. падаць свае заяўкі.

Папярэджваем, што грузы тых арганізацый, якія да і сённяшніх дагавораў з ДДУРП не заключылі, не будуць забяспечаны таварам. ДДУРП перавозіць грузы як вялікай, так і малой хуткасці. З прапановамі і заяўкамі звяртацца ў аддзел эксплуатацыі ДДУРП, г. Гомель, вул. Арцёма, 17.

Кіраўніцтва пераходзіць  
Уп. Галоўлітбелу № 10  
Тыраж 102000.